

КАНСТРУКТЫЎНЫ ДЫЯЛОГ З ЗАМЕЖНЫМІ ПАРЛАМЕНТАРЫЯМІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Матанакрававая работа вядзецца ў рамках Парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў — удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў. У гэтай арганізацыі ідуць складанні і часам супярэчлівыя працэсы. Дастаткова ўгадаць рэакцыю ў краінах Садружнасці, якую выклікаў намер Украіны падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўрасоюзам.

— Калі Украіна зробіць такі крок, то гэта ў значнай ступені абмяжуе яе магчымасці для глыбокай інтэграцыі ў межах СНД, паставіць пад сумненне яе ўдзел у Мытным саюзе і Адзінай эканамічнай прасторы, — упэўнены Уладзімір Сянко.

Паводле яго слоў, члены Савета Рэспублікі разам з калегамі з Палаты прадстаўнікоў актыўна удзельнічаюць у рабоце міжпарламенцкіх арганізацый. Асноўная ўвага надаецца структурам, створаным на пост-савецкай прасторы: Парламенцкаму савету Саюза Беларусі і Расіі, міжпарламенцкім асамблеям СНД, АДКБ, ЕўрАзЭС. Плённа працуе дэлегацыя Нацыянальнага сходу Беларусі, якую ўзначальвае намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктар Александравіч Гумінскі, у Парламенцкай асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Падчас сесій ПА АБСЕ члены нашай дэлегацыі выступаюць па асноўнай тэме парадку дня ў агульнай дыскусіі на пленарных пасяджэннях, пасяджэннях камітэтаў, прымаюць актыўны ўдзел у абмеркаванні практыч рэзальціўных трох асноўных камітэтаў Асамблеі, уносяць прапановы да іх тэкстаў. На кожнай штогадовай Асамблеі беларускія парламентарыі выступаюць аўтарамі рэзальціўных. Напрыклад, сёлета ў ліпені на 22-й сесіі ПА АБСЕ ў Стамбуле была аднагалосна прынята рэзальціўная аўтарства Рэспублікі Беларусь па пытаннях «з'яўленні эканомікі», у 2012 годзе — рэзальціўная па садзейнічэнні выкарыстання новых і аднаўляльных крыніц энергіі.

Суразмоўца таксама адзначыў удзел беларускага боку ў дзейнасці Міжпарламенцкага саюза (МПС), які аб'ядноўвае ўсе парламенты свету. Нядаўна Уладзімір Гэвонявіч выбраў членам выканкама латвійскай аўтарства арганізацыі. Дарэчы, у Беларусі там трывалая пазіцыя. Нашы парламентарыі энергічна працуюць ва ўсіх структурах МПС, імкнучы выкарыстоўваць патэнцыял Саюза на шматбаковым і двухбаковым узроўнях на карысць Аччынны. МПС — выдатная пляцоўка для пашырэння кантактаў з замежнымі калегамі, абмеркавання актуальных праблем міжнароднага жыцця.

Апошнім часам паглыбляецца супрацоўніцтва Савета Рэспублікі з Парламенцкай асамблеяй Арганізацыі Чарнаморскага эканамічнага супра-

цоўніцтва, парламенцкай структурай Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы.

Агульны інтарэс шмат: міжнародная бяспека, узаемна выгадны гандаль, культура, транспарт, экалогія і г. д.

АБ ДЭМАКРАТЫІ І ДВАЙНЫМ СТАНДАРТАХ

— З Бруселя ў наш бок часта гучаць прэтэнзіі і папрокі аб марудным пераходзе да катастрофі для народа. Эканамічны калапс быў бы жудасны. У нашым ментальце яшчэ толькі ўкараняюцца прынцыпы саміраўнасці, таму ў пераломны момант гісторыі неабходна моцная ўлада. Такія ўлада ў Беларусі ёсць. А там, дзе ў пераходны перыяд на чале дзяржавы не сфарміравалася моцная ўлада, прыходзіла бядо. Гэта здарылася ў асобных краінах СНД. Сённяшні наш жыццёвы ўзровень — заслуга ў вельмі значнай ступені нашай ўлады, не прыніжваючы ўкладу ўсяго працоўнага насельніцтва, — гаворыць Уладзімір Лявонавіч.

— Нікому яшчэ не ўдалася, у гэтым выпадку былой савецкай рэспубліцы, адразу перайсці з аднаго стану грамадства ў другі. Радыкальны шлях — не наш выбар. Напрыклад, калі б мы выкарысталі шокавую тэрапію, то яна стала б катастрофай для народа. Эканамічны калапс быў бы жудасны. У нашым ментальце яшчэ толькі ўкараняюцца прынцыпы саміраўнасці, таму ў пераломны момант гісторыі неабходна моцная ўлада. Такія ўлада ў Беларусі ёсць. А там, дзе ў пераходны перыяд на чале дзяржавы не сфарміравалася моцная ўлада, прыходзіла бядо. Гэта здарылася ў асобных краінах СНД. Сённяшні наш жыццёвы ўзровень — заслуга ў вельмі значнай ступені нашай ўлады, не прыніжваючы ўкладу ўсяго працоўнага насельніцтва, — гаворыць Уладзімір Лявонавіч.

— Нікому яшчэ не ўдалася, у гэтым выпадку былой савецкай рэспубліцы, адразу перайсці з аднаго стану грамадства ў другі. Радыкальны шлях — не наш выбар. Напрыклад, калі б мы выкарысталі шокавую тэрапію, то яна стала б катастрофай для народа. Эканамічны калапс быў бы жудасны. У нашым ментальце яшчэ толькі ўкараняюцца прынцыпы саміраўнасці, таму ў пераломны момант гісторыі неабходна моцная ўлада. Такія ўлада ў Беларусі ёсць. А там, дзе ў пераходны перыяд на чале дзяржавы не сфарміравалася моцная ўлада, прыходзіла бядо. Гэта здарылася ў асобных краінах СНД. Сённяшні наш жыццёвы ўзровень — заслуга ў вельмі значнай ступені нашай ўлады, не прыніжваючы ўкладу ўсяго працоўнага насельніцтва, — гаворыць Уладзімір Лявонавіч.

— Нікому яшчэ не ўдалася, у гэтым выпадку былой савецкай рэспубліцы, адразу перайсці з аднаго стану грамадства ў другі. Радыкальны шлях — не наш выбар. Напрыклад, калі б мы выкарысталі шокавую тэрапію, то яна стала б катастрофай для народа. Эканамічны калапс быў бы жудасны. У нашым ментальце яшчэ толькі ўкараняюцца прынцыпы саміраўнасці, таму ў пераломны момант гісторыі неабходна моцная ўлада. Такія ўлада ў Беларусі ёсць. А там, дзе ў пераходны перыяд на чале дзяржавы не сфарміравалася моцная ўлада, прыходзіла бядо. Гэта здарылася ў асобных краінах СНД. Сённяшні наш жыццёвы ўзровень — заслуга ў вельмі значнай ступені нашай ўлады, не прыніжваючы ўкладу ўсяго працоўнага насельніцтва, — гаворыць Уладзімір Лявонавіч.

— Нікому яшчэ не ўдалася, у гэтым выпадку былой савецкай рэспубліцы, адразу перайсці з аднаго стану грамадства ў другі. Радыкальны шлях — не наш выбар. Напрыклад, калі б мы выкарысталі шокавую тэрапію, то яна стала б катастрофай для народа. Эканамічны калапс быў бы жудасны. У нашым ментальце яшчэ толькі ўкараняюцца прынцыпы саміраўнасці, таму ў пераломны момант гісторыі неабходна моцная ўлада. Такія ўлада ў Беларусі ёсць. А там, дзе ў пераходны перыяд на чале дзяржавы не сфарміравалася моцная ўлада, прыходзіла бядо. Гэта здарылася ў асобных краінах СНД. Сённяшні наш жыццёвы ўзровень — заслуга ў вельмі значнай ступені нашай ўлады, не прыніжваючы ўкладу ўсяго працоўнага насельніцтва, — гаворыць Уладзімір Лявонавіч.

Адзінай для ўсіх дэмакратыі не бывае, як і няма пакуль аднаго для ўсіх яе ўзору.

На яго погляд, самае цікавае ў тым, што гэта добра разумеюць у Бруселі. Як і тое, што пераход да дэмакратыі адразу сам сабой не адбываецца, ён працягваецца дзесяцігоддзі. А адзінай для ўсіх дэмакратыі не бывае, як і няма пакуль яе адзінага для ўсіх бездакорнага ўзору. Таму папрокі Беларусі ў тым, што яна недэмакратычная, носяць штучны характар. Але чаму тады еўрапейскія імкнучыя прымусяць Беларусь да больш хуткай дэмакратызацыі? Уся справа ў геапалітыцы. Еўрасаюзу і яго саюзніку ЗША выгадна, каб нашы стратэгічны саюзнікі Расія, нягледзячы на здарэнні апошніх гадоў, заставалася гэты пакуль аслабленай краінай, слухача крыніцай сыравіны, яшчэ доўга не магла пазбавіцца ад нафтагазавай залежнасці. А карупцыя, якая, на жаль, дасягнула там вядомых маштабаў, перашкаджае адрэджэнню Расіі. Таму на Захадзе спрабуюць расчуваць супрацьстаяць з'яўленню на пост-савецкай прасторы нейкіх новых інтэграцыйных структур. Асаблівае раздражненне выклікае ўмацаванне Мытнага саюза, рост яго папулярнасці, перспектыва стварэння Еўразійскага саюза. Уладзімір Сянко прывёў

такі факт. У рамках пасяджэння Савета міністраў замежных спраў краін АБСЕ ў Дубліне ў снежні 2012 года тагачасны дзяржаўны сакратар ЗША выказаў публічна з радкай для дыпламата шыракае пазіцыю аб тым, што ЗША будуць спрабаваць знайсці эфектыўны спосаб заваполіць або прадухіліць інтэграцыйныя працэсы ў краінах Усходняй Еўропы і Сярэдняй Азіі, каб не дапусціць, як яна сказала, «новай савецкай ізацыі». Было падкрэслена, што для гэтага ў ЗША ёсць усе неабходныя рэсурсы.

ЯК УЗІКІ ТЭРМІН «ШМАТВЕКТАРНАЯ ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА»?

Сёння гэты тэрмін шырока ўжываецца беларускімі палітыкамі, дыпламатамі, палітолагамі, даследчыкамі, журналістамі. «А як ён узнік?» — спыталі студэнты ва Уладзіміра Сянко. Ён расказаў пра яго паходжанне. Словазлучэнне «шматвектарная знешняя палітыка» ўпершыню ў ліпені 1995 года публічна агучыў Аляксандр Лукашэнка, які сказаў, што наша знешняя палітыка носіць шматвектарны характар. Сказана было па-новому і пераканана. Гэты выраз сталі цытаваць. Такім чынам, з лёгкай рукі кіраўніка дзяржавы ў палітычным лексіконе з'явіўся тэрмін, які потым развіўся ў афіцыйную канцэпцыю знешняй палітыкі суверэннай Беларусі.

Уладзімір Сянко таксама расказаў, што ў той час яе рэалізацыя пастаянна сутыкалася з шэрагам аб'ектыўных і суб'ектыўных праблем. Востра не хопала кваліфікаваных дыпламатаў, бо ў МЗС Беларусі савецкі час працавала не больш за два дзясяткі чалавек. З набывцём незалежнасці аб'ём работ у гэтым у геаметрычнай прагрэсіі. Ішоў актыўны працэс наладжвання адносінаў з вялікай колькасцю замежных дзяржаў і міжнародных арганізацый. Гэта была даволі складаная работа. Яна патрабавала сур'ёзных намаганняў ад супрацоўнікаў апарату МЗС, які адчуваў востры дэфіцыт кадраў. Тагачасная апазіцыя перашкаджала нармальнаму ходу работы міністэрства. Ды і ў заходніх партнёрамі ўзніклі рознагалосні. Спачатку яны ўсхвалялі самастойны курс маладой незалежнай дзяржавы — напрыклад, гораха адабралі вывад ядзерных узбраенняў з яе тэрыторыі. Але правядзенне самастойнай знешняй палітыкі, збліжэнне з Расіяй выклікала насярджанасць, а затым — вострую крытыку.

— Мы спакойна ставімся да крытыкі, у тым ліку і несправядлівай. Яна — правая палітыкі дэмакратыі. Яна — правая палітыкі дэмакратыі. Сітуацыя ў нашай краіне, узровень дэмакратыі істотна не адрозніваецца ад іншых краін СНД. **Запісаў Леанід ЛАХМАНЕНКА.**

ПЛАЦЕЖНЫЯ КАРТКІ БУДУЦЬ АБАВЯЗКОВА МЕЦЬ ЧЫП

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сяргей Дубоў закрнуў і іншыя праблемы ў банкаўскай сістэме. У прыватнасці, ён звярнуў увагу на тое, што ўзровень выдаткаў на падтрыманне парку асноўных сродкаў і абсталявання застаецца істотным, тады як сучасныя трэнд — змяншэнне гэтага затратнага артыкула. Намесніку старшыні праўлення Нацбанка не падабаецца замкнёнасць рынку банкаўскіх інфармацыйных тэхналогій, адсутнасць новых іменаў у асяроддзі ІТ-кампаніі. Сяргей Дубоў лічыць, што неабходна стандартызаваць і ўніфікаваць банкаўскае праграмавае забеспячэнне і ІТ-рашэнні. Таксама значнай праблемай для банкаў і ІТ-прад-прыватнасці застаецца кадравы пытанне, «а менавіта ўсёча ІТ-спецыялістаў з кампаній, банкаў і краіны ў цэлым».

Будзе ўведзены ліміт на безаўдэныя разлікі

Нацыянальны банк выступіў з ініцыятывай па ўстаўленні ліміту для фізічных асоб у разліку гатовымі. «Каб Нацыянальны банк атрымаў паўнамоцтва ўстаўляць ліміт, неабходна заканадаўчая норма. Такія нормы, як мяркуюцца, будзе ўстаўлена ў статucie Нацыянальнага банка, які сцвярджаецца ўказам, што цяпер праходзіць міжведамаснае ўзгадненне. Спадзяёмся, у студзені гэтага года будзе прынята, фармалізавана і накіравана для выканання», — адзначаў Сяргей Дубоў. Дарэчы, у Расіі і ва Украіне такія ліміты ўжо існуюць. У нашай краіне прапрацоўка пытання аб устаўленні гранічнага памеру плячужу наяўнымі пры плацеце насельніцтвам тавараў і паслуг прадугледжана мерапрыемствамі па рэалізацыі плана сумесных дзеянняў дзяржаўных органаў і удзельнікаў фінансаванага рынку па развіцці сістэмы безаўдэных разлікаў па рознічных плячжах з выкарыстаннем сучасных электронных плацежных інструментаў і сродкаў плачужы на 2013—2015 гады (зацверджана ў красавіку 2013 года). Памер ліміту наяўных рознічных плачужы панаўча ўстанавіць на ўзроўні 1,5 тысячы базавых вольных (сёння гэта прыблізна 16 тысяч долараў). За пакупкі і паслугі звыш гэтай сумы насельніцтва будзе разлічвацца безаўдэна. Для параўнання: у Расіі такі ліміт складае каля 20 тысяч долараў, ва Украіне — 18 тысяч.

Нацбанк будзе атрымліваць інфармацыю аб грашовых пераводах

«У сувязі з удасканаленнем статыстычнай базы, інтэграцыйных працэсаў Нацыянальны банк, а таксама цэнтральная банкі краін ЕўрАзЭС падпісалі мемарандум, які рэгламентуе ажыццэўленне прыватных перавадаў у нашых краінах, паколькі інтэграцыя мае на ўвазе свабодны ператок капіталаў і працоўных рэсурсаў, — адзначае Сяргей Дубоў. — Мы хочам больш выразнай рэгламентаванай функцыянавання плацежных сістэм, якія ажыццэўляюць рознічныя

перавады як унутры краіны, так і ў межах асноўных працоўных рынкаў нашых грамадзян». Так, у інструкцыю па прыватных перавадах панаўча ўнесці пазіцыю аб атрыманні Нацыянальным банкам на пастаянай аснове інфармацыі ад банкаў аб аб'ёмах адпраўленых і тых, што паступілі, перавадных грашовых сродках. Да гэтага часу банкі накіроўвалі толькі інфармацыю пра пачатак працы з якой-небудзь аплатнай сістэмай. Таксама панаўча ўключыць пазіцыю, згодна з якой банкі павінны будучы працаваць з фізічнымі асобамі па прадстаўленні ім поўнай і даступнай інфармацыі па прыватных грашовых перавадах. Запрацуюць новую норму прыватна ў першым пагодзе 2014 года.

У нас можа з'явіцца сацыяльная інтэграваная картка

«Цяпер органы дзяржаўнага прапрацоўкага пытанні, звязаныя з інтэграванымі сацыяльнымі карткамі, дзе генеруюцца такая інфармацыя аб фізічнай асобе, як пашпартныя звесткі, адпаведныя электронныя ключы, ідзе ўлік сацыяльных ілгот і з'яўляюцца», — адзначаў Сяргей Дубоў. З гэтай мэтай створана і функцыянаваць адпаведная група пад кіраўніцтвам Міністэрства эканомікі, дзе прымае ўдзел і Нацыянальны банк. Між іншым, сацыяльна інтэграваная картка актыўна выкарыстоўваецца за мяжой — у прыватнасці, у Расіі.



Чыпы будучы «сбрававы» з магнітнымі лентамі

Адно з галоўных пытанняў у банкаўскай сістэме — бяспека. І асабліва — бяспека для грошай насельніцтва. Напрыклад, у Расіі з 1 студзеня 2015 года ўсе карткі будучы чыпавымі. «Для Беларускіх банкаў мы прапануем дату 1 студзеня 2015 года, пасля якой карткі толькі з магнітнай паласой выпускацца не будуць. У карткі абаважкова будзе чып. Аднак яна можа мець і чып, і магнітную паласу. Канчатковыя даты, калі картка з магнітнай паласой перастане працаваць, мы не ўстаўляем, бо ў шэрагу краін тады нормы няма, і турсты, якія прыязджаюць у нашу краіну, павінны карыстацца ўсімі паслугамі», — заявіў прадстаўнік Нацбанка. Чыпы істотна павялічыць бяспеку безаўдэных плачужы, але пры гэтым іх кошт амаль не будзе адрознівацца ад картак з магнітнай лентай.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ДЭКАДА ТЭХАГЛЯДУ

...пройдзе ў краіне з 20 па 30 лістапада. Яе асноўная мэта — нагадаць аўтаўладальнікам, што свечасова прыводзіць дзяржтэхгляд — залог бяспечнага ўдзельніка руху на дарогах.

У перыяд дэкады будзе ўзмоцнены кантроль за свечасовым праходжаннем дзяржаўнага тэхнічнага агляду транспартных сродкаў. Рэйдавыя групы ў складзе супрацоўнікаў ДАІ, Транспартнай інспекцыі і падпрямства «Белтэхгляд» у першую чаргу звернуць увагу на аўтамабілі, што эксплуатацыя без дазвольнай накліккі на ветравым шкле, а таксама тых з іх, што маюць яўныя неадпаведнасці на знешнім выглядзе, падаведлімі ў прас-службе Мінтранса.

У сталіцы і абласных цэнтрах асабліва ўвага будзе надавацца транспартным сродкам, якія перавозяць пасажыраў, і аўтамабілям таксі. Аўтаўладальнікі, што эксплуатацыя транспартных сродкаў без свечасовага прайзданага дзяржтэхгляду, будучы прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці.

Сяргей РАСОЛЬКА.

АДУКАЦЫЯ — НА ЭКСПАРТ: РЭКОРДЫ БДУ...

У Беларусі дзяржаўны ўніверсітэт на ўсе формы навучнага сёлета залічана рэкордная колькасць замежных грамадзян — 1119 чалавек. Гэта на 25% больш, чым у 2012 годзе, што і з'яўляецца самым высокім паказчыкам за ўсю больш чым 90-гадовую гісторыю ўніверсітэта.

У БДУ з задавальненнем адзначаюць той факт, што сёлета амаль удвая ўзрасла колькасць замежных магістрантаў. Для атрымання вышэйшай адукацыі на другой ступені навучання ў БДУ паступілі 257 замежных студэнтаў. Прыём дакументаў у аспірантуру працягваецца.

Вырасла таксама і колькасць слухачоў на падрыхтоўчым аддзяленні. Ужо 157 замежных грамадзян выказалі сваё жаданне праіці падрыхтоўку ў БДУ (у 2012 г. — 140). Цікава, што пашыраецца і «геаграфія» краін, адкуль едуць вучыцца ў БДУ: так, у 2013 годзе для атрымання вышэйшай адукацыі сюды былі прыняты студэнты з 32 краін. Сярод студэнтаў-замежнікаў 411 грамадзян з КНР (36,7%), 283 — з Туркменіі (25,3%), 153 — з Расіі (13,7%), 66 — з Рэспублікі Карэя (6%), 35 — з Казахстана (3,2%), 6 г. д. Пашырлася і еўрапейскае прадстаўніцтва: студэнтамі БДУ сталі сёлета грамадзяне Германіі, Іспаніі, Нарвегіі, Польшчы, Славеніі, Фінляндыі, Літвы і Швецыі. Самыя запатрабаваныя факультэты сярод інашэмацка — эканамічны, факультэт міжнародных адносін і філалагічны факультэт.

Надзея НІКАЛАЕВА.

АНТАЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ ПАЗЭІІ НА ПОЛЬСКАЙ МОВЕ

У Варшаве адбылася прэзентацыя Анталогіі беларускай пазэіі на польскай мове.

Яна выдана ў ліпені гэтага года, перакладчыка і кнігавыдаўца Аляксандра Науроўскага пры падтрымцы Культурнага цэнтру Беларусі ў Польшчы. Анталогію прэзентавалі падчас ужо традыцыйнага, шостага фестывалю слаўянскай пазэіі з удзелам каля 20 пазэтаў з розных краін. У рамках фестывалю ў Літаратурным музеі польскай сталіцы таксама адкрылася выстава «Гісторыя душы» паводле паэмы «Дзяды» Адама Міцкевіча. Выстаўка падрыхтавана Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

МІЛІЦЫЯНЭРАМ ПРЫЙШЛОСЯ СТРАЛЯЦЬ

У Аршанскім раёне супрацоўнікам ДАІ прыйшлося страляць па аўто.

— На аўтадарозе Брэст — Мінск — мяжа РФ, паблізу вёскі Юрцава, кіроўца мікрааўтобуса «Фольксваген» ігнаравана неаднаразова патрабаванні супрацоўнікаў ДАІ спыніцца. Гэта аўто стварала рэальную пагрозу для бяспечнага ўдзельніка дарожнага руху; перасякала чыгуначныя пераезды на забараняльны сігнал сцяплатофара, выязджала на паласу сустрэчнага руху. Спачатку супрацоўнікі ДАІ было зроблена некалькі папярэдзільных стрэлаў з табельнай зброі, а потым — па колах аўто. Машына была спынена, кіроўца пры гэтым атрымаў раненне, — паведаміла Іна Гарбачова, афіцыйны прадстаўнік праўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці.

Як потым высветлілася, у машыне везлі каля сарака вадкакрышталічных тэлевізараў без адпаведных дакументаў. Праверка па гэтым факце працягваецца.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

П'ЯНЫ П'ЯНАГА ЦЯГНУЎ...

У Брэсце адзін п'яны кіроўца буксіраваў другога. Як высветлілася потым, пры гэтым абодва не мелі правоў. Экіпаж ДАІ звярнуў увагу на іншамарку з прычэпленай да яе машынай «Жыгулі», якія рухаліся па вуліцы Багданчука. Аўтамабілі спынілі. На просьбу прад'явіць дакументы вадзіцелі заявілі аб іх адсутнасці. Абодвух даставілі ў Маскоўскі РАУС.

24-гадовы гараджанін, які кіраваў «Фордам», правамі ніколі не атрымаваў, а 17-гадовы, што ехаў на ВАЗ-2101, і не мог іх мець па прычыне ўзросту. Медыцынскае абследаванне паказала алкагольнае ап'яненне ў абодвух. Паводле інфармацыі Брэсцкага абласнога ўпраўлення ДАІ, праўдальнік закона запэўніў немаляў штрафва.

Там жа паведамілі яшчэ аб адным ДТЗ з удзелам п'янага вадзіцеля, якое абодва вечарам у мінулы нядзелю. 43-гадовы мужчына ехаў па вуліцы Янкі Купалы, не спраўдзіўшы праваўнікі ДАІ выцягнулі з машыны гора-кіроўцу, які знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. А сёлета ў жніўні гэты вадзіцель быў пазбаўлены правоў за п'яную яду.

Яна СВЕТАВА.

КАНФІСКАВАЛІ «ШЭРАЕ» ФУТРА

На тэрыторыі аднаго з гарадскіх рынкаў сталічнымі праваахоўнікамі разам з падатковымі інспектарамі ўстанавілі факт захавання і рэалізацыі 75 футраў.

На тавар адсутнічалі дакументы, якія б сведчылі законнасць яго акуплення ў гандлёвыя пункты. Агульны кошт канфіскаванага змовага адзення склаў больш за 320 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, аперацыйны канфіскавалі і 446 пар абутку агульным коштам больш за 230 мільёнаў рублёў. На гэты тавар таксама не было пацвярджальных дакументаў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ТРОЙЧЫ СУДЗІМАМУ ЗГОНШЧЫКУ — 16 ГАДОЎ

Не знайшоў сваёй машыны каля рынка «Давыдаўскі» ўладальнік «Фіята». Мужчына пакінуў свой аўтамабіль на стаянцы, якая не ахоўваецца. Міліцыянеры, якія займаліся пошукам аўто, пры правядзенні спецыяльных мерапрыемстваў зразумелі, што да злычынства маюць дачыненне непяўналетнія.

Машыну знайшлі, а яшчэ праз некалькі дзён у інашага грамадзяніна знік «ВАЗ». Ноччу ў адным з мікрараёнаў Гомеля супрацоўнікамі міліцыі звярнулі ўвагу на двух хлопцаў, адзін з якіх не каністру і аўтамабілі. Як расказаў намеснік начальніка Савецкага РАУС Гомеля Міхал Сінькевіч, было паказана, дзе знаходзіцца ўкрадзены «ВАЗ», а таксама прызнаўся ў крадзяжы «Фіята».

Характэрна, што згоншчыку ўсяго 16 гадоў. Ён вучыцца ў 9 класе адной са школ Гомеля. Сёлета ён быў ужо тройчы асуджаны за крадзяжы. Зараз юнак пад вартай. Устанавіў вадзіцеля яго дачыненне да іншых злычынстваў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ДА ЗБАЛАНСАВАНАГА ПАРТНЁРСТВА

Сёння ў Беларусь прыбудзе парламенцкая дэлегацыя Турэцкай Рэспублікі на чале са старшынёй Вялікага нацыянальнага сходу Турцыі Джаміль Чычак. Турэцкія парламентарыі праявляюць сустрэчы з беларускімі калегамі і падпішучы пратакол аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве нашых краін.

На фоне спраўдзенай дынамічнага развіцця беларуска-турэцкіх адносін у апошнія гады такі візіт уяўляецца цалкам заканамерным і свечасовым. Турэцкі бізнес актыўна працуе ў Беларусі. Мінск і Анкара прынялі рашэнне аб ліквідацыі візавага рэжыму для грамадзян дзвюх краін. Лагічна, што ў працяг гэтай лініі пашыраецца і фармат палітычнага ўзаемадзеяння Беларусі і Турцыі. Тым больш што зусім нядаўна з падачы прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева Турэцкая Рэспубліка пачала разглядацца як патэнцы-

яльны удзельнік Мытнага саюза, да ліку заснавальнікаў якога адносіцца Беларусь.

Вядома, паўнаважны ўдзел Анкары ў еўразійскай інтэграцыі можа быць пераважна геапалітычна карта кантынента і кардынальна змяніць баланс сіл у будучым Еўразійскім саюзе. Але пакуль што эксперты лічаць ініцыятыўу аб далучэнні Турцыі да Мытнага саюза больш спосабам Астаны выказаць сваё незадавальненне ходам інтэграцыйнага працэсу Маскве, чым актуальным палітычным планам.

Зрэшты, Турцыя ў любым выпадку

ў інтэграцыйных працэсах удзельні

20 лістапада
2013 г.
№ 20 (318)

АКТУАЛЬНАЕ ІНТЭРВ'Ю

ПАЛІТЫКА ВОЛЬГІ ПАЛІТЫКІ

Галіна САСІМ



Вольга Палітыка — адна з самых маладых дэпутатаў парламента цяперашняга склікання. Здалася б, такое прозвішча непазбежна павінна

было прывесці Вольгу Сяргеюну ў палітыку. «Ды не ж, для мяне было поўнай нечаканасцю, — запэўнівае суразмоўца, — калі ў 2012 годзе калектывы адрозу некалькіх буйных прамысловых прадпрыемстваў Баранавіччэ прапанавалі мне балаціравацца ў парламент, матывуючы сваё рашэнне тым, што ў апошнія 20 гадоў прадстаўніцкім арганаў у вышэйшым кананадаўчым органе краіны не становіліся работнікі рэальнага сектара эканомікі. Некаторы досвед дэпутацкай працы ў мяне да гэтага часу ўжо існаваў, я была дэпутатам гарадскога Савета».

— Вы працуеце ў вельмі напружанай, я скажам б мужчынскай, камісіі — па прамысловасці, палітна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі. Хацелася б пацікавіцца апошнімі напраўкамі, вашымі асабістымі ініцыятывамі і прапановамі.

— Што тычыцца цяжкасцяў працы ў камісіі, то ўсім нам дапамагае практычны вопыт. Я 19 гадоў адрацавала на Баранавіцкім станкабудаўнічым заводзе. У нашай камісіі ёсць прадстаўнікі МАЗа, БелАЗа, «Беларуськалія», чыгункі, энергетыкі. Мы прыйшлі з вытворчасці і ведаем, чым жыць і дыхаюць працоўныя людзі, што неабходна для паспяховага развіцця прадпрыемстваў. Таму, вывучаючы праекты тых ці іншых кананадаўчых актаў, я, у першую чаргу, задаю сабе пытанне: а як гэта адаб'ецца на дзейнасці майго роднага «Атланта», на жыцці горада? Прыемна, што нашы прамыслоўцы актыўна ўдзельнічаюць у абмеркаванні кананадаўчых новаўвядзенняў. Дарэчы, за мінулы год на падставе прапановы арганізацыі горада, Баранавіцкага гарвыканкама я падрыхтавала і накіравала ў розныя міністэрствы, пастаянная камісія парламента каля 35 зваротаў, большасць з якіх тычыцца ўдасканалення кананадаўчых актаў.

У прыватнасці, Баранавіцкі станкабудаўнічы завод — філіял ЗАТ «Атлант» просіць у чарговы раз паставіць перад Міністэрствам энергетыкі пытанне пра неабходнасць дыферэнцыяцыі тарыфаў на электраэнергію ў залежнасці ад напраўкі крыніцы харчавання. Для буйных і сярэдніх прадпрыемстваў гэта вельмі важна, бо чым вышэй напружанне, тым менш страты пры транспарціроўцы электраэнергіі. Такім чынам, ніжэй павінны быць тарыфы. Гэта суветная практыка. У нас жа праблема ўздымаецца з 1998 года, але дагэтуль не вырашана.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Нэлі ЗІГУЛЯ, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота)

Паўгадзіны язды ад Бабруйска па добраўпарадкаванай шашы — і перад вачыма ўзнікае пасёлка Глуша. Быў час, калі ён меў такую інфраструктуру, якой мог пазаздросціць любы горад. Спад пачаўся, калі мясцовы шклозавод спыніў сваю дзейнасць. Сацыяльныя аб'екты закрываліся, а людзі ў пошуках працы і добрых заробкаў з'язджалі з наседжаных месцаў сем'ямі.

Колькасць жыхароў скарацілася на трэць. Але сёння тут ужо не відаць кінутых дамоў і зарослых пустазеллем агародаў. Наадварот, заасфальтаваныя дарожкі, дагледжаныя двары, прыбраныя абочыны — прычальніца няма да чаго. «А бачылі б вы нашу Глушу вясной, калі вербы квітнеюць», — з такім вострым пачынам кажа старшыня мясцовага пасялковага Савета Марыя Сушчанка. Пасёлак для яе быццам любое дзіця, якое прыйшлося выпакітаваць.

Завадчане ў пятым калене

На першы погляд Глуша — звычайная вёска. Але ж адрозніваецца ад іншых, бо жыўць тут не сяляне, а рабочыя. І калі іх пасёлка называюць вёскай, яны крыўдзяцца. У канцы XIX стагоддзя гаспадар гэтых месцаў з выразным украінскім прозвішчам Грышчэнка пабудоваў тут невялікі шклозавод. Змяніліся ўладальнікі, але завод працаваў і развіваўся. Разам з ім рос і пасёлак. У савецкі час Глуша з'яўлялася культурным і аздараўленчым цэнтрам не толькі для мясцовых жыхароў, а нават і для бабруйска. Уражае размах, з якім быў пабудаваны спартыўны комплекс. Ён уключаў у сябе стадыён з трыбунамі на 2,5 тысячы месцаў, футбольнае поле з рылядай для паліва газона, бегавыя дарожкі і лёгкаатлетычныя сектары, хакейную пляцоўку, аздараўленчы комплекс з саунай і невялікім басейнам, гасцінцу на 50 месцаў... І галоўнае — спарткомплекс быў заўсёды дадзейнічаў.

Марыя Сушчанка памятае тыя бласлаўленыя часы. Таму яшчэ больш балюча было перажываць заняпад, які прыйшоў ім на змену. Шасць гадоў таму, калі яна ўзначаліла Глушанскі сельвыканкам, ад былой велічы ўжо не засталася і следу. Ёй дасталася не вельмі зайдросная спадчына — пустыя хаты, горы смецця... агульныя песімізі і пачуццё безвыходнасці.

Будынак, дзе размясцілася Глушанскае вольна-вытворчае лясніцтва, упрыгожвае галоўную вуліцу аграцэнтру.



МЯСЦОВЫ ЧАС

ГЛУША ВЯРТАЕЦА... ДА СЯБЕ

Вясковья медыкі працуюць у прасторым сучасным будынку.



адна са швачак. — У Глушы не проста знайсці працу».

А ў Глушанскім лясніцтве нават вакансіі ёсць: патрабуюцца вальшчыкі лесу. Драўніна цяпер вельмі запатрабавана на ўнутраным рынку. Здаўляе тое, што на падворках Глушы зусім мала жыўнасці, бо гэта ж таксама дадатковы заробак, ды і не трэба траціць грошы на малако і мяса.

Жыхары пасёлка — гэта ў асноўным рабочы клас, заводчане ў пятым калене, — тлумачыць Марыя Сушчанка. — Яны не вельмі прыстасаваны для сельскай працы. На ўвесь пасёлка добра калі каровы тры знойдзецца. Раней былі, а сёння, калі літр паліва даражэй за літр малака, які сэнс іх трымаць? Дарэчыны прыбытак даюць ясныя дары. Іх збіраюць усе, нават дзеці. У Глуску, да якога ўсяго 30 кіламетраў, адкрыўся цэх па глыбокай замарозцы, так што на грыбы і ягады заўсёды ўстойлівы попыт.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПЕРАЙМАЙ!

«115» слухае!

У Наваполацку запрацавала агульная дыспетчарская служба «115», якая дзейнічае па аналогіі з адзінымі дыспетчарскімі службамі хуткай медыцынскай дапамогі, выратавання, газавай, а таксама міліцыі.

— Служба дзейнічае ў складзе Наваполацкай ЖРЭА і будзе ажыццяўляць каардынацыю ЖЭСу па свачасовым выяўленні, прадухіленні і ліквідацыі няспраўнасцяў, аварыі і надзвычайных сітуацый на аб'ектах. Званкі будуць прымацца кругласутачна, без перапынку на абеда, па адзіным шматканальным нумару «115», на які можна патэлефанаваць у выпадку ўзнікнення праблем з эксплуатацыйна-жылога фонду, — паведамілі на прадпрыемстве, заснавальнікам якога з'яўляецца Наваполацкі гарадскі выканаўчы камітэт.

Пра камунальныя праблемы можна паведаміць і па мабільным тэлефоне.

Пагадзіцца, было б добра, калі б у кожным горадзе, буйным пасёлку стварылі аналагічны камунальны дыспетчарскі, каб не прыходзілася марнаваць час і нервы на выклік спецыялістаў. І куды можна было б паскардзіцца ў выпадку аказання няякаснай паслугі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАД АДНЫМ ДАХАМ

КАЛІ ЛЮДЗІ СТАНОВЯЦА РОДНЫМІ



Некалькі гадоў таму адзінокія Адзеля Іосіфаўна Галюк і Ванда Іванаўна Пагуда вырашылі стаць сям'ёй. Менавіта так пажылыя жанчыны змаглі не толькі пераадолець адзіноту, але і дапамагчы адна адной ва ўсім.

Сёння ў пакой хоць і заглядвае сонейка, баблям не да вяселі: гаспадыня хаты Адзеля Іосіфаўна адчувае сябе не вельмі добра, ляжыць на ложку, нават прыўдымаецца з цяжкасцю.

Загадчыца аддзялення сацыяльнай дапамогі на даму тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Маладзечанскага раёна Наталля Бурак успамінае:

— Як адна да другой пераехала ды жыць пад адным дахам сталі, Адзеля Іосіфаўна хадзіць пачала, бо стымул жа з'явіўся!

— Яна і цяпер устане і сядзе, але ж слабенькая. Што вы хочаце — гады бяруць сваё, 92 ужо! — адзначае Ванда Іванаўна Пагуда, якая сама толькі на пяць гадоў маладшая за сваю сяброўку.

Але менавіта на плечы Ванды Іванаўны кладуцца амаль

усе хатнія клопаты, бо яна старэйшая паціў рабіць справы па доме. Але без дапамогі сацыяльнага работніка, што прыходзіць два разы на тыдзень, і ўніка справіцца цяжка.

— Мне ж прапаліць у печы трэба. Есці зрабіць — і на раны, і на абеда. Не магу стаяць — сядзячы гатую. Нарабіла чаго, падам у ложак Адзеля. І вынесці вядро трэба, і трохі што-небудзь з адзення памыць. І ў самой сіл няма, але ж павінна рухацца! — пералічвае свае шодзённыя справы Ванда Іванаўна.

Два разы на тыдзень да бабўль прыходзіць сацыяльны работнік, Ванду Іванаўну часта наведвае ўнук.

Адзеля Іосіфаўна пасля смерці мужа засталася зусім адна, дзяцей у яе няма.

— Нават страшна падумаць, як бы я жыла без Ванды, — кажа гаспадыня дома.

Ванда Іванаўна пахавала мужа і траіх дзяцей. Тры гады таму са сваёй вёска Ізабеліна пераехала сюды, у Раеўшчыну, да Адзеля, каб даглядаць яе.

— Яна — родная сястра майго мужа. Няўжо ў бядзе яе кіну? Воць так і жывём разам.

Жанчыны ўспамінаюць маладосць і шмат размаўляюць, удзвюх глядзячы тэлевізар.

— Раней людзі ў нашым раёне часцей збіраліся на зіму жыць у адной хаце, — успамінае Наталля Бурак. — Зараз менш. З-за чаго? З-за неспадзенага інтарэсаў! Быў выпадак, калі бабўль сталі жыць разам, але не прайшло і месяца, як раз'ехаліся. Адна не магла заснуць, ноччу глядзела тэлевізар і кніжкі чытала, другая не хацела мірыцца са звычкамі суседкі. Ды і густы аказаліся рознымі: «не сышліся» на серыялах. Таму, каб знайсці «свайго» чалавека, трэба яшчэ пашукаць...
Марыя БЕГУНКОВА,
фота аўтара.

в. Раеўшчына.
Маладзечанскі р-н.

Людміла ДУШКЕВІЧ, дырэктар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Маладзечанскага раёна.
— У рамках праекта «Пакаленні супраць адзіноты» ў раёне ўжо створаны дзве прыёмныя сям'і для пажылых людзей. Спадзяёмся, у хуткім часе будзе яшчэ адна — ужо зараз у самым Маладзечне з'явіліся ахвотныя. Такія форма працы не можа мець масавы характар, бо ўсё гэта вельмі індывідуальна — як лепшае сяброўства. Людзі павінны адно адно разумець, падтрымліваць, мірыцца з усімі звычкамі і недахопамі. Тут важнае значэнне мае псіхалагічная сумяшчальнасць. Таму перад тым, як стварыць прыёмную сям'ю для пажылых людзей, мы абавязкова праводзім тэсціраванне.

ТЭМА ДНЯ

КАБ ДА ПАЎНАМОЦТВАЎ ДЫ БОЛЬШ МАГЧЫМАСЦЯЎ...

Яшчэ раз аб статусе
дэпутата сельскага Савета

Як павысіць ролю і статус дэпутатаў мясцовых Саветаў? Гэтыя пытанні абмеркавалі падчас сустрэчы ў Інстытуце дзяржаўнай службы Акадэміі кіравання старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Святлана Герасімовіч і кіраўнікі пасялковых і сельскіх Саветаў дэпутатаў.

Бясспрэчна, аўтарытэт дэпутата ў мясцовых Саветах будзе толькі ўмацоўвацца, калі ў іх з'явіцца больш фінансавых магчымасцяў вырашаць надзённыя праблемы сваіх тэрыторый. Як адзначыла Святлана Герасімовіч, паўнамоцтваў у народных выбарніках дастаткова, а вось магчымасцяў пакуль не хапае. Неабходна ж, каб сельская ўлада мела рэальную прававую базу для заробку грошай, а бюджэты пярвічнага звяна фарміраваліся знізу. Дарэчы, на апошнім пасяджэнні Савета па ўзаемадзейнічэнні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі былі дакладна вызначаны праблемы, якія патрабуюць рашэння на кананадаўчым узроўні, а прапановы ўнесены на разгляд урада.

Адна з іх — наладзіць у сельскай мясцовай рабоце камунальныя ўнітарныя прадпрыемстваў (КУПаў), а падаць на атрыманні прыбытак ад іх дзейнасці пакінуць у распараджэнні сельскіх Саветаў (зараз ён ідзе ў раёны бюджэту). Яны маглі б патраціць сродкі на першачарговую патрэбу ў рамках сваіх паўнамоцтваў. Безумоўна, гэта не такія ўжо і вялікія грошы, але яны стануць дадатковым падмуркам для развіцця канкрэтных тэрыторый.

Такія прадпрыемствы ўжо працуюць пры многіх сельскіх кананадах. Гэтыя фарміраванні, як паказвае практыка, запатрабаваны ў вясков'ях. Людзі ідуць з рознымі просьбамі: камусьці трэба ўдзельнічаць у інашаму смецце вывезці, інашаму — пустазелле скасіць каля хаты, агароджы падправіць. КУПы аказваюць самыя разнастайныя паслугі, так неабходныя сельскаму жыхару, і спіс іх з кожным годам пашыраецца. Напрыклад, некаторыя прадпрыемствы пачалі займацца зборам малака з асабістых падсобных гаспадарак насельніцтва.

Яшчэ адна крыніца папаўнення бюджэту — пашырэнне магчымасці выкарыстання сродкаў ад правядзення аўкцыёнаў арэнды і продажу зямельных участкаў. Сёння сельскія Саветы не зацікаўлены ў правядзенні аўкцыёнаў, бо не могуць самастойна распрацаваць выручаныя сродкі, якія неабходна накіроўваць выключна на стварэнне інфраструктуры для новабудоваў. «Калі будуць прыняты прапановы, то ў мясцовых Саветаў з'явіцца дадатковы стымул да таго, каб больш зарабляць і на аснове калегіяльнага рашэння размяркоўваць грошы ад

аўкцыёнаў і продажу зямлі па сваім меркаванні. У тым ліку на добраўпарадкаванне, асвятленне вуліц і двароў, рамонт дарог, устаноўку агароджаў, малых архітэктурных формаў, будаўніцтва спартыўных пляцовак і шмат іншага», — канстатавала сенадар.

Прапановы закранулі і такі аспект, як прыцягненне спонсарскай дапамогі. У апошні час не толькі каля сталіцы, але і каля абласных і прамысловых гарадоў з'яўляецца ўсё больш прыватных фірмаў, малых прадпрыемстваў. Яны таксама маглі б паўдзельнічаць у добраўпарадкаванні тэрыторый, на якіх знаходзяцца, дарог, па якіх ездзяць. Але спонсарскую дапамогу нельга выкарыстоўваць на гэтыя мэты. Прысутныя падтрымалі ініцыятыву Савета па ўзаемадзейнічэнні дазволіць кіраўнікам арганізацый, прадпрыемстваў, што размешчаны на тэрыторыі адпаведнага сельскага, аказваць мясцовым Саветам дапамогу ў выглядзе грашовых сродкаў, рабочай сілы для выканання адпаведных работ, а таксама матэрыяламі, мэбляй, артгэтыкай.

— Мы таксама за тое, каб у дэпутата было больш часу для работ са сваімі выбаршчыкамі на месцах, за тое, каб даць ім адзін дадатковы свабодны дзень у месяц з захаваннем заробковай платы, каб яны змаглі наведваць канкрэтную вёску населены пункт, шматдзетныя, неўладкаваныя сем'і, састарэлых, інвалідаў, — падкрэсліла Святлана Герасімовіч.

Дэпутат мясцовага Савета не атрымлівае зарплату за сваю дзейнасць, ён выконвае грамадскія абавязкі ў свабодны ад работы ці вучобы час. Не кожнаму кіраўніку на асноўным месцы работы падабаецца частыя адлучкі свайго падначаленага, нават калі ён народны абраннік. Таму адні волны ад асноўнага месца працы дзень сапраўды прынес бы карысць і насельніцтву, і дэпутату.

Акрамя таго, ніхто не знаходзіцца ў такой блізкасці да людзей, як старшыня сельскага Савета, актыў, і дэпутату. Як не ім разам з органамі сацыяльнай абароны вызначыць, у чым моц патрэбу канкрэтных чалавек, сям'я. Ёсць адзіночкі састарэлыя, якім патрэбна матэрыяльная падтрымка, а ёсць сем'і, якія ідуць на хітрыкі, каб атрымаць яе з бюджэту.

Напрыканцы сустрэчы Святлана Герасімовіч нагадала, што канкрэтыя прапановы па ўдасканаленні дзейнага кананадаўчэ з'явіцца дадатковы стымул да таго, каб больш зарабляць і на аснове калегіяльнага рашэння размяркоўваць грошы ад

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

ДЗЕ ЎЗЯЦЬ «МІЛЬЯРДЫ» НА САДКІ

У Віцебску з 95 дзіцячых садкоў большасці даўно «пераваліла» за 40 гадоў. Таму, зразумела, з'яўляецца ўсё больш праблем. Неабходна рабіць рамонт вулічных веранды, навесаў, альтанак, асфальтавага пакрыцця, замяняць састарэе гульнявое і іншае абсталяванне і г.д. Сітуацыя, тыповая для краіны.

Вядома, прадстаўнікам мясцовай улады прасцей за ўсё спаліцца на недахоп фінансавых сродкаў, але ж заняцця садкамі ўсё роўна давядзецца. І чым раней, тым лепш, — каб заўтра не пераплачаць. Таксама стандартная праблема — катастрофічны недахоп садкоў у новых «спальных» раёнах.

Дзіцячыя садкі надаўна аказаліся ў цэнтры ўвагі дэпутатаў Віцебскага гарадскога Савета. Пра састарэлыя праблемы гаварылі на чарговай сесіі шчыра, не ўтойваючы вострых момантаў. Што датычыцца новых садкоў, у Віцебску на працягу 17 гадоў іх наогул не будавалі. А тут за апошнія 5 гадоў адчынілі аж два.

— Працягваецца будаўніцтва дзіцячых дашкольных устаноў у мікрараёнах «Медцэнтр» і «Білева-2», — сказаў, звяртаючыся да дэпутатаў, Мікалай СМУНЁЎ, старшыня Віцебскага гарадскога Савета.

А мэр Віцебска Віктар Нікалайкін падкрэсліў, што, нягледзячы на фінансавы цяжкасці, садкі будаваліся і будуць будавацца.

— Калі яшчэ ўсяго тры гады таму будаўніцтва садка аб'якоўдзілася прыкладна ў 12 мільярдаў рублёў, сёння і 50 мільярдаў мала для здычы такой устаноў «пад ключ», — сказаў старшыня Віцебскага гарвыканкама.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПАЛІТЫКА ВОЛЬГІ ПАЛІТЫКІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Раскажыце, над чым парламент працуе цяпер?

— На восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў плануецца разгледзець больш як 50 законапраектаў, якія рэгулююць розныя сферы жыцця. Галоўным прыярытэтам заканадаўчай дзейнасці дэпутацкага корпуса з'яўляецца эканамічная праблема.

Наша скліканне ўпершыню будзе прымаць Закон аб рэспубліканскім бюджэце на наступны год, а таксама змяненні і дапаўненні ў Падатковы кодэкс. Гэта вельмі адказна. Ужо цяпер ідзе напружаная праца.

Сумесна з гарвыканкамамі і падатковай інспекцыяй мы падрыхтавалі шэраг прапаноў. Адна з актуальных — па больш справядлівым размеркаванні падатку на прыбытак, які выплачваецца гандлёвымі сеткамі. Гэтае пытанне неаднаразова ўздымалася на пасяджэннях выканкама, сесіях гарадскога Савета дэпутатаў. Ідзе працэс пашырэння прысутнасці гандлёвых сетак у рогінах. Пры гэтым скарачаецца таваарабарот у наяўных суб'ектах гандлю. Мы ўсе выдатна разумеем, што колькасць пакупнікоў і іх пакупніцкая здольнасць не павялічваюцца пры росце колькасці магазінаў. Наадварот, такім чынам істотна памяншаюцца адлічэнні ў мясцовы бюджэт, бо падатак на прыбытак выплачваецца па месцы дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы, а для гандлёвых сетак гэта, як правіла, Мінск. Прытым менавіта з мясцовых бюджэтаў забяспечваецца фінансаванне сацыяльнай сферы, стварэнне і падтрыманне ў належным стане інфраструктуры.

— У сваёй перадавацкай праграме вы абсалі дамагчыся большай адкрытасці ў рабоце дзяржаўных органаў. Нейкія крокі ў гэтым кірунку ўжо зроблены?

— Як член камісіі я адказаваў за працу над законапраектам «Аб унесеным дапаўненні і змяненні ў Закон Рэспублікі Беларусь «Аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі». На воснявай сесіі ён прыняты ў першым чытанні. У прыватнасці, ў інтарсак грамадзян прапануецца пашырыць пералік распаўсюджвання агульнадаступнай інфармацыі, больш шырока выкарыстоўваць інтэрнэт, у тым ліку афіцыйныя сайты дзяржорганаў. Асобна замацоўваецца такі

спосаб інфармавання грамадзян, як забяспечэнне магчымасці іх прысутнасці на адкрытых пасяджэннях дзяржорганаў. Акрамя таго, установаўляецца абавязак для рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў штогод размяшчаць у СМІ і на афіцыйных інтэрнэсайтах звесткі аб выніках іх дзейнасці за папярэдня год.

— Вольга Сяргееўна, з якімі праблемамі да вас ідуць людзі, што іх хвалюе? Якія высновы вы робіце пасля сустрэч з выбаршчыкамі?

— Зносіны з людзьмі, сустрэчы з працоўнымі калектывамі — вельмі важныя для дэпутата. За год працы ў Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу на асабистых прыёмках да мяне звярнулася больш за 60 выбаршчыкаў. Кола праблем, якія хвалююць людзей, шырокае: добраўпарадкаванне, працаўладкаванне, жыллёва-бытавыя пытанні. Імкнуся ўсім па меры магчымасці дапамагчы — тлумачэннямі, канкрэтнымі справамі. І тут я павінна падзякаваць гарадскім службам, якія канструктыўна і аператыўна рэагуюць на звароты.

Для мяне вельмі каштоўна, што выбаршчыкі прыходзяць і з прапановамі па ўнесеным змяненні ў заканадаўчыя акты. Скажам, калі ішло абмеркаванне законапраекта аб п'яных кіроўцах, да мяне на прыём прыйшла і гораца падтрымала прапанаваныя змены маці дзяўчыны, насмерць збітай вадзіцелем, які знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Яшчэ трое грамадзян сталі ахвярамі зладзей у махлярню. І хоць зламыснікаў знайшлі і асудзілі, але ёсць сур'езныя цяжкасці з вяртаннем матэрыяльнага ўрону. Звяртаюцца выбаршчыкі па пытаннях пенсійнага заканадаўства, рэгулявання працоўных адносін.

— Год працы ў заканадаўчым органе краіны што даў асабіста вам?

— Па-першае, шырокае кола зносін. Падчас працы над праектамі законаў ты сам павінен многае ведаць — гэта значыць, знаходзіцца ў пастаянным развіцці. Унікае ў працэдуру заканадаўчай дзейнасці і разумееш, як гэта няпроста — знайсці баланс інтарэсаў. А самае галоўнае — хоццацца быць карыснай роднаму гораду, апраўдаць давер выбаршчыкаў.

ГЛУША ВЯРТАЕЦА...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Глушанскі хутарок

— А яшчэ нашы людзі вельмі добрыя майстры, — адзначае Марыя Сушчанка. — Нездарма мы сталі ініцыятарамі фестывалю народных промыслаў і рамёстваў «Глушанскі хутарок». Каб атрымаць грошы на яго арганізацыю, напісалі стратэгію развіцця пасёлка і стварылі ініцыятыўную групу. Наш праект атрымаў грант у рамках сумеснага

Педагог сацыяльнай работы з падлеткамі і сем'ямі Аляксандра Пляшчэвіча.



функцыі ўзяў на сябе Дом культуры — для правядзення розных святочных мерапрыемстваў і канцэртаў тут ёсць зала на 300 месцаў. Акрамя гэтага, працуюць гурткі ад цэнтра рамёстваў, бібліятэка, музычная школа, цэнтр дзённага знаходжання інвалідаў. У планах — адрадыць школу ткацтва, для чаго аднаўляецца адзін з найстарэйшых станкоў. Паводле слоў дырэктара Дома культуры Аляксея Катышава, па выніках працы за 2012 год установа заняла 1-е месца ў Бабруйскім раёне і атрымала пераходны кубак. Дарэчы, за апошнія 6 гадоў глушанскі Дом культуры тройчы станаўся пераможцам.

З часам з'явіцца ў Глушы і музей вядомага беларускага пісьмэнніка Алясея Адамовіча, які размясціцца ў былым будынку аптэкі. Яго сям'я шмат чаго зрабіла для пасёлка. Напрыклад, дзякуючы бацьку пісьмэнніка тут была адкрыта новая бальніца. Ёсць задумка прысвяціць музей яшчэ і ўсім тым людзям, якія пакінулі след у жыцці Глушы. Гэта пажаданне і самой дачкі Алясея Адамовіча — Наталлі. Яна ў пасёлку часты гоць.

умее знаходзіць агульную мову.

Дзякуючы актыўнасці самой старшыні пасялкавага Савета ў Глушы з'явіліся ачысчальныя збудаванні. Неверагодна, але былы шклозавод, маючы шырокую вытворчасць і вялікі жылы фонд, нават у гады свайго росквіту іх так і не пабудавалі. Да гэтага дайшлі рукі ў Марыі Сушчанка. Ёй удалося так пераканаць сацыяльна абласной сесіі дэпутатаў, што на гэтую справу было выдзелена паўмільярд рублёў. Спецыфічнага паху, які доўгі час перашкаджаў свабодна дыхаць глушанцам, цяпер няма.

З'явіўся і асобны пажарны пост. Старшыня сельвыканкама таксама ўзнімала гэтае пытанне на абласной сесіі дэпутатаў. Ад Глушы да Бабруйска — 25 кіламетраў, да Асіповічаў — 33 і амаль столькі ж да Глуска. І калі нешта загарыцца, да прыезду выратавальнікаў могуць застацца адны вуглі. Гэтыя довады падштурхнулі абласное кіраванне пачаць раз прааналізаваць становішча. У выніку прыйшлі да высновы, што такі пост неабходны. Для яго адрамантавалі пустыючы будынак былога вузла электрасувязі, што таксама пайшло на карысць пасёлку.

Вырашана праблема і са смеццем. Раней у Глушы замест кантэйнераў для бытавых адходаў былі міні-палігоны, якія не вытрымлівалі ніякай крытыкі. Спатрэблася нямала сіл і грошай, каб ачысціць тэрыторыю ад звалак.

Але праблем і, адпаведна, скаргаў усё яшчэ хапае, не ўтойвае Марыя Сушчанка, і часцей за ўсё — камунальнага характару. Іх колькасць значна паменшылася пасля таго, як было праведзена ўцяпленне «халодных» дамоў. А вось з вадой і на самой справе бяда. Калі ўсе дамы падключылі да цэнтралізаванага водазабеспячэння, воданасорная вежа перастала спраўляцца з такой нагрузкай. Таму ў адных дамах напор вады добры, а ў іншых — не. Ёсць пытанні па вулічным асвятленні, па падсыпцы



Многія вясковыя жанчыны атрымалі работу ў мясцовым швейным цэху.

дарог, па перадачах могілак у камунальную ўласнасць... На ўсё патрэбны грошы, а іх не хапае.

Каб законы працавалі

Але ёсць справы, якія нелягка вырашыць нават з дапамогай грошай. Самае бальчачае тэма для сельвыканкамаў — гэта знос старога жылля. «Мабыць, праблем было б менш, каб закон быў больш дасканальны», — уздыхае Марыя Сушчанка.

Цяпер уся адказнасць ускладзена на дзяржаву, — кажа яна. — Уласнік, а часцей за ўсё спадчынік, не спяшаецца ўступаць у свае правы. Гэта не Мінск, дзе кожны метр запатрабаваны. Там спадчынікі самі хутка знаходзяцца. А ў пасёлках і вёсках Саветам трэба самім іх шукаць. У адпаведнасці з законам выплаціць ім грошы, каб мець права знесці будову, якая псуе агульны выгляд і стварае пажарнабеспяечную пагрозу. Ёсць людзі, якія спецыяльна цягнуць час. Маўляў, пачакаю, калі нехта прыйдзе да мяне і прапануе грошы.

Старшыня пасялкавага Савета прапануе, калі спадчынік на працягу, скажам, 3 гадоў не заявіў пра свае правы, зносіць дом без усялякай кампенсатцыі.

Пакуль жа рукі ў старшыні сельвыканкама звязаны. У вёсцы, калі яна вымірае, шмат незапатрабаваных дамоў. І з гэтым трэба разбірацца. Знос дама патрабуе вялікіх затрат: работа тэхнікі і людзей каштуе не адзін мільён рублёў. Плюс судовыя выдаткі, каб прызначыць дом безаспадарным.

— Праблема, адзін час былі праблемы з рэгістрацыяй, якія наўмысна не маюць аднавіць свае адносіны з мужчынамі? — пытаецца Марыя Сушчанка. — Так яны атрымлівалі больш «дзіцячых» грошай. Але як толькі ўступілі ў сілу закон, які ўраўнаваў іх з астатнімі, колькасць шлюбаў у нас вырасла ўдвая...

ДЗЕ ЎЗЯЦЬ «МІЛЬЯРДЫ» НА САДКІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Паводле інфармацыі аддзела адукацыі, спорту і турызму Віцебскага гарвыканкама, на так званыя блгучы рамонт дашкольных устаноў сёлета з гарадскога бюджэту выдзелена 350 мільянаў рублёў. Гэтага вельмі мала.

А аснашчаныя тэрыторыі устаноў дашкольнай адукацыі горада абсталяваннем для гульнявых і спартыўных пляцовак складае толькі 67% ад зацверджанага Міністэрствам адукацыі пераліку. Падрыхтаваны праект плана мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні тэрыторыі дашкольных устаноў на бліжэйшыя два гады. На рэалізацыю мерапрыемстваў спатрэбіцца 3,9 мільярда рублёў.

А дзе іх возьмеш? Вечнае пытанне.

Кіраўніцтва гарвыканкама прапаноўвае вырашаць праблему недахопу сродкаў шляхам павелічэння колькасці дадатковых платных паслуг, больш актыўнай дапамогі з боку прамысловых прадпрыемстваў, бізнесу. Дарэчы, у прыклад ставяць менавіта дзелавых людзей. Апошняе, у адрозненне ад кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, вельмі актыўна дапамагаюць

садкам: перадаюць у дар мэбле, цацкі, пасцельную бялізну і гэтак далей.

— Сярод кіраўнікоў устаноў адукацыі амаль што ўсе жанчыны, а кіраўнікі прадпрыемстваў, за рэдкім выключэннем, — мужчыны. Дык дапамажыце гэтым жанчынам, якія самааддана працуюць, выхоўваюць будучыню нашай краіны! — звярнуўся мэр Віцебска да прысутных у зале.

Ёсць і прыемнае выключэнне: недзяржаўны яслі-садок № 70 «Светлячок» — адасоблена падраздзяленне прадпрыемства «Віцебскэнерга». І там наўрад ці шкадуноў грошы на стварэнне добрых умоў для дзяцей.

Загадчыцы іншых дашкольных устаноў актыўна шукаюць спонсараў і мецэнатаў.

— Штогод складаецца план добраўпарадкавання, якім прадугледжваюцца рамонтныя работы, набывцце гульнявога і іншага абсталявання. Зразумела, бюджэтныя грошы не хапае. Таму актыўна прыцягваем пазабюджэтную фінансаванне, дапамогу збоку. Напрыклад, нам дапамаглі ў Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным каледжы — зрабілі лаўкі. 9,6 мільёна рублёў перадалі спонсары, у тым ліку 3,5 мільёна выдаткавалі на добраўпарадкаванне. Бацькі

праекта ПРА ААН і Еўрапейскага саюза «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні». Дарэчы, наш фестываль мае статус раённага. Сёлета ён праводзіўся ўжо ў чацвёрты раз і сабраў каля 500 чалавек.

Да ідэі стварэння фестывалю рамёстваў Марыю Сушчанка падштурхнулі яшчэ і дзіцячыя ўспаміны, калі яна жыла ў вёсцы Дворышча Хойніцкага раёна. Жыхары суседніх вёсак заўсёды ладзілі ўсялякія народныя гульні і хадзілі адзін да другога ў гошці. І кожная вёска мела свой неаўторны каларыт і, як сёння казалі б, «брэнд». У Дворышчы, напрыклад, яклі вельмі смачны «медзведзятны». І жыхары вёскі вылучалі менавіта па гэтай прыкмеце. Глушанцы таксама павінны мець свой брэнд, упэўнена Марыя Леанідаўна.

А месца для свята знойдзена выключнае — на зялёным узлеску непдалёку ад школы. Калісьці тут збіраліся зрабіць глушанскія «дудуткі». Завезлі будынік XIX стагоддзя — млын, царкву, дамы багача і бедняка, дом ганчара. Зрабілі гмуно. На падтрымку гэтай ідэі не хапіла грошай, але для свята рамёстваў атрымаўся вельмі каларытны антураж. Прыемна, што дзверы дома ганчара тут расчынены пастаянна: кіраўнік узорунага народнага калектыву ганчарнага мастацтва «Глечыкі» Аляксандр Арлоў разам са сваёй жонкай Анжалі вывучыць дзяцей асновам працы з глінай.

А быў жа перыяд, калі Глуша засталася зусім без свят. Раней на маёўкі, Новы год, іншыя ўрачыстасці збіраў лядзій завод, а калі яго не стала, утварыўся вакуум. Цяпер арганізатарыя

«Курортны» пасёлка

Так жартам называе Глушу Марыя Сушчанка. А чаму не? Чыстая тэрыторыя, добрая бальніца, у мясцовым ДК рэгулярна праводзіцца дыскаці. Мясцовыя ўлады імкнучы стварыць умовы для камфортнага жыцця.

— Але нічога ў мяне не атрымалася б без надзеіных памочнікаў, — упэўнена Марыя Леанідаўна. — А дапамагчы дэпутаты, старасты, актывісты вулічнаму. Напрыклад, дэпутат Васіль Рыгоравіч Амілюскі паспрыяў набыццэ стаматалагічную ўстаноўку ў пасялковай бальніцы і змяніць кухонныя пліты. Вялікую справу робяць назірвальныя камісіі, актывісты накіталі Вольгі Галечкай. Яна ведае ўсіх жыхароў і з кожным

Член Саюза майстроў народнай творчасці Аляксандр Арлоў з жонкай Анжалі.



3 віноўкай у багажніку

Незвычайныя парушальнікі патрапілі ў поле зроку работніцкай Светлагорскай міжрайінспекцыі на тэрыторыі Сасноваборскага лясніцтва. Тут яны затрымалі двух жыхароў Светлагорска, якія пры дапамоце металашукальніка вялі незаконны пошук прадметаў часоў Вялікай Айчыннай вайны.

— Пры аглядзе аўтамабіля, на якім прыехалі «капальнікі», у багажніку адзаялены біла знойдзена адрэстаўраваная віноўка Мосіна з самазатужа вырабленым прыкладам, — паведаміла прэс-сакратар Дзяржінспекцыі аховы жыццёвага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Вольга Грамовіч. — Затрыманых даставілі ў РАУС для далейшага разбору.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. Сяргей РАСОЛЬКА.

ДАПАМОГА

КАЛІ ДАЛЕЙ НЯМА КУДЫ...

Як выратаваць тых, хто, магчыма, і сам на сябе рукой махнуў? Адказ на гэтае пытанне штодзённа шукаюць члены рабочых камісій, якія створаны ва ўсіх раёнах Гомельшчыны. Пра тое, як яны працуюць у Буда-Кашалёўскім раёне, добра ведае старшыня раённага Савета дэпутатаў Алена АЛЕКСІНА:

— Сёння мы імкнёмся дапамагчы людзям, якія адносяцца да катэгорыі сацыяльна небяспечных. Вельмі важна не дапусціць, каб яны і далей дэградавалі. Часта трэба забяспечыць іх занятасцю, каб адвесці ад краю. Безумоўна, мы ў першую чаргу дапамагам тым, хто сам хоча працаваць, — прадастаўляем канкрэтную магчымасць. Пасля першых двух прафілактычных выездаў рабочай групы ў сакавіку-красавіку дзве трэці з такіх людзей пайшлі працаваць.

Намеснік старшыні Буда-Кашалёўскага райвыканкама Геннадзь ВАНБРЫКАЎ, які ўзначальвае рабочую групу, адзначае, што самарэч праблемай займаюцца і камісіі па барацьбе з п'янствам, і саветы грамадскіх пунктаў аховы правапарадку, і сельскія Саветы:

— На мой погляд, вельмі правільнае рашэнне аб стварэнні рабочых груп, у склад якіх увайшлі не толькі прадстаўнікі праваахоўных органаў, але і спецыялісты адукацыі, культуры, сацыяльнай службы. Старшыня сельскага Савета адрозна ж прадстаўляе нам усе характарыстыкі п'янага чалавека: дзе працаваў, які меры прымаўся, чаму не працуе зараз, ці ёсць непаўналетнія



зваліе тэрмінова вырашаць пытанні працаўладкавання для многіх людзей. Многія ж п'юць, таму што не ведаюць, чым заняцца, няма дзе працаваць... Вядома, некаторым ужо складана дапамагчы. Тады даём даручэнне праваахоўным органам, каб накіравалі чалавека ў лязчэбна-працоўны прафілакторый. Здраэецца, што са згоды грамадзяніна яму аказвае дапамогу наркалагічная служба. Ёсць выпадкі, калі пасля кадравання людзі на жывую працуюць і жыцьцём у сям'ях. Быў выпадак, калі грамадзянка прыехала з Украіны, але страціла папарт. Жанчына хацела працаўладкавацца, але без дакументаў яе на работу не бралі. Мы тэрмінова дапамаглі аднавіць дакумент. Увогуле, імкнёмся адсочыць лёс кожнага чалавека і абавязкова аналізуем, што атрымалася, а што — не.

Старшыня Буда-Кашалёўскага Савета дэпутатаў Алена Алексіна падкрэслівае, што і тыя, на каго не дзейнічаюць ніякія прапановы аб працаўладкаванні, не застаюцца за бортам сацыяльнага жыцця сельсаветаў.

— Гэта прыкладна траціна ад усіх, хто знаходзіцца на ўліку як сацыяльна небяспечныя. Мы іх проста так не кідаем. Сёння ме-

навіта Саветы ўсіх узроўняў займаюцца добраўпарадкаваннем тэрыторыі. І паўсюдна ў нас ёсць бригады, сфарміраваныя з не занятых пастаянна насельніцтва. Безумоўна, з такімі бригадамі вельмі няпроста працаваць. Тым не менш у нас на тэрыторыі раёна іх 19, там задзейнічана 70 чалавек. Менавіта яны высякаюць кустоў, прыбіраюць несанкцыянаваныя звалкі, даглядаюць за помнікамі, могілкамі... Гэта ўсё аплачваецца. Прадпрыемствы і арганізацыі заключаюць з людзьмі дагаворы на выкананне канкрэтнага віду работ і кантралююць іх. Нельга сказаць, што ў нас усё на 100% атрымліваецца, але ж мы працягваем працаваць. На многіх з тых, каго запрашаем на пасяджэнне рабочай групы, уплывае менавіта публічны разгляд іх лёсу. Для некаторых важна, што ўсе гуртам узяліся за яго праблему, хочучы дапамагчы. У нас была жанчына, якая доўга стаяла на ўліку ў аддзеле занятасці як беспрацоўная. Ёй некалькі разоў давалі накіраванне на працу, але наймальнікі заўсёды адмаўлялі — пасля таго, як знаёміліся з папярэднімі характарыстыкамі. Мы разгледзелі гэты выпадак на пасяджэнні рабочай групы і паказалі наймальніку, што ёсць праграма занятасці і абраныя для працы месцаў пад пэўную катэгорыю. Тым больш абавязкова трэба даць шанец чалавеку, які сапраўды хоча працаваць. Урошчце атрымалася працаўладкаваць, і зараз нарананню няма. Часам чалавеку не хапае ўвагі, і ён страчвае веру ў людзей. Роля Саветаў — разгледзець кожную канкрэтную сітуацыю, а не займаць пазіцыю назірвальніка.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Ёсць пытанне



Вядома, што рэалізацыя плодагарадніннай прадукцыі ў зімовы перыяд дазваляе значна павялічыць адпунктовую цану, што выгадна для эканомікі вытворцы. Аднак некаторыя гаспадаркі, атрымліваючы дастойны ўраджай, тым не менш вымушаны прадаваць па нізкіх восеньскіх цэнах. Чаму?

Гэтая праблема абмяркоўвалася на нарадзе, праведзенай Камітэтам дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці на базе сельгаспрадпрыемства «Махэйкава» Лідскага раёна. Восень лічыць для роздому. Летаць сярэдня рэалізацыйная цана бульбы па вобласці складала 585 тысяч рублёў за тону пры сабекош-

ЭХ, БУЛЬБАЧКА...

У выйгрышы той, хто прадаць зімой

це 771 тыс. руб. Такім чынам, рэнтабельнасць атрымалася з «мінусам». І адна з галоўных прычын — продаж бульбы восенню, калі ў сувязі з вялікай прапановай цэны зніжаюцца. Напрыклад, у СВК «Гірк» Воранаўскага раёна восенню гандлявалі з рэнтабельнасцю мінус 19%, а зімой і ўвесну былі з плюсам амаль у 40%. Гэта яшчэ раз даказвае важнасць будаўніцтва і рэканструкцыі бульбасховішчаў, на што скіравана дзяржаўная комплексная праграма развіцця бульбаводства, агароднінаводства і садаводства ў 2011—2015 гадах. Але на справе...

Адна з праблем у тым, што ў гэтай праграме не вызначаны банкі, якія ажыццяўляюць яе фінансаванне. Ёсць факты, калі банкі адмаўляюць суб'ектам гаспадарання ў крэдытах па прычы-

не адсутнасці рэсурсаў. А што датычыцца бюджэтных сродкаў, то яны ў асноўным запланаваны на трэці і чацвёрты кварталы года, тады як здача большай часткі аб'ектаў павінна ажыццяўляцца ў верасні.

Першы намеснік старшын камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гродзенскага аблвыканкама Сяргей Шэўчык паведаміў карэспандэнту «Звязды», што абавязальнасць абласнога бюджэту па будаўніцтве і рэканструкцыі сховішчаў выкананы ў поўным аб'ёме. Аднак запысаныя рэспубліканскага бюджэту па планавых аб'ектах сёлета года складае каля 23 млрд рублёў.

Пры гэтым толькі спадзванню ў шэрагу кіраўнікоў сельгаспрадпрыемстваў на бюджэт і банкаўскія пазыкі не хапае. Скажам,

гаспадарка «Місевичы» Воранаўскага раёна атрымала 3,318 млрд руб. з рэспубліканскага бюджэту і 3,3 млрд руб. крэдытаў. Але гадоўнасць бульбасховішча, як той казаў, пакаідае качаць лепшага...

Праблема не толькі ў фінансаванні, але і ў прамадураванні з распацоўкай пражэкта-каштарыснай дакументацыі, адсутнасці ў шэрагу гаспадарак кваліфікаваных спецыялістаў будаўнічага профілю. З гэтай прычыны сродкі абласнога бюджэту, якія выдзелены некаторым сельгаспрадпрыемствам, не асвойваюцца. Напрыклад, у саўгасе «Лідскі» атрымліваюць каля 300 цэнтнераў бульбы са 180 гектараў, аднак гаспадарка, не маючы сховішча, вымушана прадаваць яе па нізкіх восеньскіх цэнах.

Барыс ПРАКОПЧЫК.



Грамадскі савет: **ГЕРАСИМОВІЧ С.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **АСКЕРКА Ю.В.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12; e-mail: info@zvzyazda.minsk.by
Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусы Дом друку». ЛД № 02330/0494717 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 22.434. Нумар падпісаны ў 19.30 19 лістапада 2013 года.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

■ Паміж небам і зямлёй

«МЯККАЯ ПАСАДКА»... У НЕПРЭЗЕНТАБЕЛЬНУЮ РЭЧАІСНАСЦЬ



Рэканструкцыя ў аэрапорце ідзе поўным ходам.

Першае, з чым сустракаецца чалавек, які прыехаў у чужы горад, — гэта вакзал. Аўта-, чыгуначны, аэра-... Менавіта гэтыя ўстаноў ствараюць першае ўражанне пра горад і краіну ўвогуле. Можна, гэта і сорамна, але за сваё жыццё я ніколі не была ў Нацыянальным аэрапорце Мінск і ў гэтым плане мала чым адрознівалася ад замежнай, які ўпершыню прыляцеў у нашу краіну. Таму вырашыла адчуць на сабе, наколькі развітай інфраструктурай паветраныя вароты сталіцы сустракаюць гасцей.

Беларускі сэрвіс... з «тыбецкім прысмакам»

Варта адзначыць, што на ўсёй тэрыторыі аэравакзала актыўна ідзе рэканструкцыя. Тым не менш, аэрапорт не спыняе сваёй дзейнасці і працягвае абслугоўваць пасажыраў, якім чыпер даводзіцца чырпець пэўныя нязручнасці. Але зольшлага гэта з'явілася тэрыторыю аэравакзала звонку. Унутры ж будынка адрозна ўзнікла адчуванне, што я перанеслася на 30 гадоў назад. Шэрыя няўтулівыя сцены і нешматлюднасць гэтае адчуванне толькі падмацоўвалі. Шчыра кажучы, у маім уяўленні галоўныя паветраныя вароты краіны выглядалі неяк... больш прэзентабельна. Прайшоўшы на першым паверсе, пабачыла хіба што невялікую чаргу на догляд багажу. Больш нідзе зчэргаў не было: некалькі чалавек стаяла каля пункта абмену валюты. Пуста было каля банкаматаў, салона мабільнай сувязі і аўтамата з кавая. Можна, гэта проста дзень такі, калі мала палятаў?..

Падчас вандраванні па першым узроўні заўважыла бар пад назвай «Мерыдыян». Шыльда сведчыла пра тое, што ўстанова мае першую нацэнанучную катэгорыю і працуе без выхадных з 9.00 да 21.00 з двума перанымі каля 45 хвілін. Зайшла ўнутр. Бар як бар, у зале пуцуюць некалькі акуртаных столікаў, каля касы двое мужчын купляць каву з нейкім дробным перакусам. Больш «істотнага», чым бутэрброды з вэндлінай, шакалад і выпечка, тут знайсці не ўдалося. Затое нельга было абмінуць позіракам «батарэі» з бутэлек з алкаголем. Што да цен, пайлітровае бутэляк пітной негазаванай вады каштуе 5000 рублёў, кекс — 6 000, соннік крыху больш за 5 000 рублёў. А ўвогуле большасць прадукцыі вяртаецца на втрыны без цэнініка, што мяне, як «заможнага турыста», вельмі збнтэжыла.

На трэцім узроўні (другі аказваўся службовым) больш святла, і жыць ад гэтага, шырае кажучы, стала веселей. Накіравалася ў левы бок, і перад вачыма паўстала адрозна дзве цікавыя для мяне шыльды: бар «Лебядзі» і рэстаран «Лайнер». Асартымент бара аказваўся такім жа, які ў «Мерыдыяне» на першым паверсе. Цэны — таксама. Праўда, тут яшчэ прапаноўваюць лёгкія закускі ў выглядзе салатаў і дэсертаў. Падсілкавацца можна ў любы дзень і амаль у любы час дня і

ночы: бар працуе кругласутачна з чатырма перанымі. А вась дзверы рэстарана «Лайнер», на жаль, аказаліся зачыненымі: у зале ідзе рамонт.

Накіраваўшыся ў супрацьлеглы бок, натрапіла на крану «Вясёлка» (іх на тэрыторыі аэрапорта я пабачыла дзве), у якой сярод іншых дробязяў можна было набыць мяккія цацкі і сувенірнаю прадукцыю з нацыянальнымі каларытам: сцяжкі з дзяржаўнай сімволікай, магніты на халадзільнік з выявамі сталіцы (керамічныя каштуюць па 100—200 тысяч рублёў, драўляныя — 22—24 тысячч...). А ў наступнай краме, якую напаткала, апроч магнітаў, знайшла яшчэ і вырабы з керамікі, саломкі, а таксама цукеркі «Алёнка» і «Спартак». Калі казаць пра пераход сувеніраў у аэрапорце, можна згадаць і разнастайную непадалёк крану «Белсаюздрука», дзе, апроч газет і часопісаў, прадаюцца наборы паштовак з відкамі Мінска. Наступная крама аэравакзалаўнага комплексу прапануе ў продаж ільняныя абрусы за 418 тысячч і керамічныя вырабы за 180 тысячч рублёў.

Вырабымі з «беларускага золата» парадвала і крама «Беларускі лён». Тут сапраўды ёсць за што «запчаціць» воку. Турыстам прапаноўваюць сучасныя цацкі з каларовага лну, адзенне розных колераў і фасонаў. За лянную суценку ў гэтай краме дзевяцёрца аддаць каля 540 тысячч. Апроч сучаснага адзення, на манежыне я ўбачыла традыцыйную мужчынскую вышиванку. Праўда, кошт на яе крыху спалохаў: аж 980 тысячч рублёў. Амаль ж камплекты лянной пасцельнай білізны, якія каштуюць тут 1200 — 1500 тысячч рублёў. Бадай, гэта было адно з самых прыемных месцаў для турыста ва ўсім аэрапорце. Праўда, нягледзячы на ​​нешматлікі прыбыток, падчас майго наведвання тут панавала поўная абыякавасць да кліента. Я некалькі разоў абыхла крану, паразглядала паліцы, памалца вешалкі з адзеннем у спадзяванай пагутары з прадаўцом. Але безынтыкава: увесь гэты час яна размаўляла па тэлефоне і не звярнула на мяне ніякай увагі...

Добра, каб і ў нас людзі адчувалі, што ім камфортна, а не што яны — у чужой краіне і праездам.

Такія ўражанні засталіся ў мяне ад першага наведвання галоўнага аэравакзала краіны. А што думаюць людзі, якім даводзіцца стаяць ляцячых?..

«Хочацца, каб аэрапорт нагадваў аэравакзалы еўрапейскіх гарадоў»

Вялярына КУСТАВА, літаратар: «Аднойчы мы з бацькамі ляцелі ў Афрыку. Давялося прыехаць за гадзіну. Чачыць узміку ўначы тры гадзіны было холадна і няёмка. Гарачыя напюлі не было дзе набыць, апроч кавы з аўтамата. А калі я не п'ю кавы? Не было дзе ўзяць гарачай вады — а ў мяне прастуда. Не было магчымасці



Вялярына КУСТАВА, літаратар.

«Аднойчы мы з бацькамі ляцелі ў Афрыку. Давялося прыехаць за гадзіну. Чачыць узміку ўначы тры гадзіны было холадна і няёмка. Гарачыя напюлі не было дзе набыць, апроч кавы з аўтамата. А калі я не п'ю кавы? Не было дзе ўзяць гарачай вады — а ў мяне прастуда. Не было магчымасці

дапісаць артыкул — бо там, дзе светла, — скразнікі, а дзе больш-менш цёпла — цэпра. Падсілкаваць ноўтбук таксама аказалася няпроста, бо крэслы з падзарадкамі стаялі далёка ці былі занятыя. Ды і не сказала б, што яны зручныя. І яшчэ Wi-Fi не лавіў тады. А гэтым летам ляцела з Грэцыі. У аэрапорце былі перабудовы, але нідзе не было пазначана, як пад'язджаць да новага часовага ўвахода — давалася яго шукаць.


Таксама не вельмі зручна пад'язджаць да зоны высадкі пасажыраў. Не шкодзіла б і абнавіць сістэму інфармавання, усталяваць вялікія электронныя інфармацыйныя табло, якія б святляліся, пачынаючы ад пад'езду да аэрапорта. Бо часта не ведаеш, з якога тэрмінала твай рэйс. Павінны быць зручныя ўказальнікі з буйным шрыфтам, якія паўтараюцца. Прычым пажадана, каб шыльды дубляваліся па-беларуску (каб замежнікі разумелі, што прыляцелі ў Беларусь, а не ў Расію) і па-англійску (бо гэта мова міжнародная). На маю думку, можна пераняць вопыт вядучых еўрапейскіх аэравакзалаў — напрыклад, Мюнхена ці Вены».

Пажадана, каб шыльды дубляваліся па-беларуску (каб замежнікі разумелі, што прыляцелі ў Беларусь, а не ў Расію)

Што да крам на тэрыторыі аэрапорта, я набыла там зэфір у шакаладзе для сяброў за мяжой. Але не магла знайсці журавіны ў цукры і патрэбны гатунак гаролкі. Хаця асноўнае ўсё. Там маці і некалькі чалавек — шкарпэткі прадаюцца. Каб крыху больш гасцінасці ды ўсмішка, то, можа, і не так злімна было б у нашым аэрапорце. Таму, пачынаючы ў аэравакзалах еўрапейскіх і нават азіяцкіх і афрыканскіх краін, не сказала б, што наш вельмі выйграе. Вось, напрыклад, у аэравакзале Стакольма — і крамы ўсялякія, і шыкоўныя дзіцячыя плячоўкі, і месцы спецыяльна для адпачынку, і зоны з інтэрнэтам бясплатным. У брусельскім аэрапорце шмат утульных кавярняў на любы густ. Добра, каб і ў нас так было б. Каб людзі адчувалі, што ім камфортна, а не што яны — у чужой краіне і праездам».

Васіль ХАМУТОВСкі, вартар ФК «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзіна)

«Як чалавек, які часта лятае транзітам, магу сказаць, што ў Нацыянальнай аэрапорце ў транзітнай зоне не хапае добрых рэстаранаў. Ёсць толькі адна маленькая кавярня. Было б вельмі прыемна, калі б там з'явіўся рэстаран з беларускай кухні. Бо некаторыя прыязджаюць у аэрапорт за гадзіну і няма месца, каб камфортна пасядзець, акрамя столікаў, якія стаяць ледзь не ў праходзе. Зрэшты, та да транзітнай зоны таксама няма такога месца, дзе можна было б смачна паесці і ўтульна пасядзець за кнігай ці ў інтэрнэце. Дарэчы, падлючыцца да Wi-Fi ў аэрапорце не атрымалася. Хаця ў кавярнях ён павінен быць!»



Васіль ХАМУТОВСкі, вартар ФК «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзіна).

«Час ад часу мне даводзіцца ляцелі ў Нацыянальным аэрапорце некалі неўздыміта даўно і ўсё засталася з тых часоў... Калі б трэба было чачаць рэйс, нават не ведаю, чым чамым сябе заняць. Інтэрнэт няма, кавярні таксама чачаюць лепшай будучыні для сябе. Думаю, не толькі я заўважыла праблему з пад'ездам і паркоўкай. Дабрацца да тэрмінала з чамаданам і сумкамі — цэлая гісторыя, не вельмі прыемная. Вельмі хочацца верыць, што гэта часова. Разумею, што для гэтага патрэбны сродкі, але хочацца, каб і наш аэрапорт нагадваў аэравакзалы еўрапейскіх гарадоў».

Дзіяна СЕРАДЗЮК

У завярэнне хачу заўважыць, што мэтай гэтага матэрыялу не было дыскрэдытаваць Нацыянальны аэрапорт Мінск і паказаць яго ў непрыемным святле. Рэпартаж адлюстроўвае рэчаіснасць такой, якой яе бачаць пасажыры і гоці, што час ад часу карыстаюцца паслугамі мінскага аэравакзала. Да ўсяго сказанага застаецца дадаць, што карэспандант «Звязды» спрабавала звярнуцца ў аэрапорт па афіцыйны каментарый, але там даваць тлумачэнні адмовіліся.

■ Фінансавы выдатнік

РАДАВАЦЦА ЛЕПШ З КАЛЬКУЛЯТАРАМ У РУКАХ Часам па акцыі нам прапануюць звычайны тавар у яркай рэкламнай упакоўцы

Згадзіцеся, што ўсе мы часам хочам атрымаць нешта сур'езнае амаль задарма. Логіка тут падказвае, што такіх танных тавараў ці паслуг не бывае, але другое «Я» даверлівага спажываўца ўжо крычыць аб тым, што неверагодна пашанцавала менавіта табе...

ЖЫЛЛЁ ЗА ТРАЦІНУ РЭАЛЬНАГА КОШТУ АДПВЯДАЕ МЫЛЬНАЙ БУРБАЛЦЫ

Днямі ўбачыў на адным з вядомых сайтаў інфармацыю аб вельмі выгаднай акцыі, калі кліентам прапаноўваліся квадратныя метры па 500 долараў. Рэклама паведамляла аб тым, што напярэдняй свят сталічная будаўнічая кампанія вырашыла парадываць сваіх будучых пакупнікоў і правесці перадавагагодную акцыю. Згодна з умовамі акцыі, квадратныя метры ў іх жылым доме прадаюцца па 500 умоўных адзінак па курсе Наўбанка. Акцыя дзейнічае толькі пры 100-працэнтнай аплаце і распаўсюджваецца не на ўсе квадратныя метры жыллага памяшкання. Паведамлялася, што да 12 кв. м па акцыі вады прапануюць толькі 4 «квадраты». Нездзе 6 ці 7 кв. м коштам 500 долараў прадугледжваецца па акцыі пры набывіці двухпакаёвай кватэры, 9 кв. м — у трохпакаёўцы, а абяцаныя 12 кв. м — толькі пры фінансаванні чатырохпакаёвай кватэры (прыкладна 103-107 «квадратаў»). Далей — увогуле «вясёлая карціна». Кошт квадратнага метра не па логічным ценніку складае ў гэтым доме 1750 долараў. А калі падлічыць сярэдні ценнік такога жылля па акцыі, то квадратны метр прапануемай кватэры будзе каштаваць ужо 1650 долараў.

Атрымліваецца і сапраўды спакуслівае прапанова. Каб высветліць усё «падводныя камяні» акцыі, мы звярнуліся па тлумачэнні ў інфармацыйны цэнтр, які «нарадазіў» гэтую рэкламу. Вельмі цікавіла: няўжо мне прададуць аднапакаёвую кватэру, дзе 12 кв. м будучы каштаваць усяго 500 долараў? Аказалася, што гэта не зусім так, а дакладней — зусім не так. Пры набывіці аднапакаёвай кватэры агульнай плошчай 40 кв. м па акцыі вады прапануюць толькі 4 «квадраты». Нездзе 6 ці 7 кв. м коштам 500 долараў прадугледжваецца па акцыі пры набывіці двухпакаёвай кватэры, 9 кв. м — у трохпакаёўцы, а абяцаныя 12 кв. м — толькі пры фінансаванні чатырохпакаёвай кватэры (прыкладна 103-107 «квадратаў»). Далей — увогуле «вясёлая карціна». Кошт квадратнага метра не па логічным ценніку складае ў гэтым доме 1750 долараў. А калі падлічыць сярэдні ценнік такога жылля па акцыі, то квадратны метр прапануемай кватэры будзе каштаваць ужо 1650 долараў.

ЗВЯРТАЦЬ УВАГУ ТРЭБА І НА ТЭРМІН БУДАЎНІЦТВА

Напрыклад, кліентам прапануецца долевае будаўніцтва ў жылым доме па праспекце Дзяржынскага каля сталіцы метро «Грушаўка». Квадратны метр аднапакаёвых кватэр там каштуе без акцыі 1650 долараў, у двухпакаёвай кватэры — ужо 1550—1600 долараў, а ў «трохпакаёўцы» — увогуле 1450—1500 долараў. І гэта пры тым, што дом будзе збудаваны ў эксплуатацыю ўжо сёлетна. Нагадаю, што па «нашай» акцыі кліентам прапануецца цалкам інвеставаць увесь працэс будаўніцтва, бо «чудодуны» маналітна-каркасны дом будзе пабудаваны толькі ў другім квартале 2015 года.

Юнае на першасным рынку жылля некалькі варыянтаў, калі арганізатар будаўніцтва зніжае кошт жылля, якое прапануецца. Напрыклад, у доме раёна «Лебядзіны» кошт квадратнага метра аднапакаёвых кватэр паменшылі на 100 «зялёных», да 1500—1450 долараў, у двухпакаёвай кватэры — да 1400—1450, а ў «траячцы» — да 1350-1400 долараў. Увогуле, калі на другасным рынку жылля сталіцы назіраецца тэндэнцыя на патаненне, то і забудовшчыкі вымушаны згаджацца на зніжкі.

Зразумела, што ў барацьбе за кліента з грашмыма арганізатары жыллёвага будаўніцтва будучы выдумляць розныя рэкламныя акцыі. Мы прагаласуем за гэта дзюма рукамі, але... Акцыі павінны быць рэальнымі, а не нагадваць гульні ў дурня, калі кліентам прапануюць кляваць на яркую упакоўку са слоганам ад 500 доларах за квадратны метр. А самі спажываць, у сваю чаргу, павінны прымаць рашэнні абавязкова з калькулятарам у руках.

Чакаем вашых пытанняў пра карыстанне грашыма і пра ўсё, што з гэтым звязана. Вы можаце звяртацца на электронны адрас газеты info@zvyazda.minsk.by з пазнакай «для аддзела эканомікі» ці па тэлефоне 8 017 292 38 02.

Сяргей КУРКАЧ

У МІНСКУ ПРЫКРЫЛІ «ШЭРУУ РУЛЕТКУ»

Падатковая інспекцыя Кастрычніцкага раёна сталіцы выявіла арганізацыю, якая ажыццяўляла дзейнасць у сферы ігральнага бізнесу без ліцэнзій.

Выяўленая падаткавікам структура займалася іншай дзейнасцю ў галіне спорту, аднак... Пазнапавяра праверка ўстанавіла, што арганізацыя летас за перыяд з сакавіка па верасень ажыццяўляла дзейнасць у сферы ігральнага бізнесу. Пры гэтым падатак на яго плаціць ніхто і не збіраўся.

Пасля праверкі папушальніку даналічылі падаткі і выставілі пеню за невыкананне падатковага абавязальства ў памеры 1,5 млрд рублёў. За нявыплату падаткаў арганізацыя прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці на суму 244,2 млн рублёў. Таксама падчас праверкі ўстаноўлена, што арганізацыя за названы перыяд ажыццяўляла дзейнасць у сферы ігральнага бізнесу без атрымання спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі). Адказнасць за гэтае парушэнне прадугледжана часткай 4 артыкула 12.7 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях.

Пастановай Гаспадарчага суда Мінска арганізацыя прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці за ажыццяўленне дзейнасці ў сферы ігральнага бізнесу без атрымання спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) ў выглядзе штрафу ў памеры 13 млн рублёў (100 базавых велічынь) з канфіскацыяй даходу ў памеры 779,4 млн рублёў.

Сяргей КУРКАЧ. ОАО «НАФТАН» РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ (с повышением начальной цены) бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование	Ивв. №	Год выпуска	Начальная цена с НДС, руб. РБ
Полуприцеп МАЗ 975800	13151036	2004	72 000 000
Автомобиль МАЗ 54323-032	13151245	1995	60 000 000
Автомобиль МАЗ-6303	13151014	1998	180 000 000
Автовкрн КС-3579 (МАЗ 5337)	06280636	1996	276 000 000
Трактор Т-25	04150077	1994	42 000 000
Культиватор к мини-трактору КТ-00200	15208972	2002	1 200 000
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5	06153204	1996	14 400 000

Состояние удовлетворительное. Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101 до 9.30 по местному времени 26 декабря 2013 года с пометкой на конверте «Реализация неликвидов. Техника». Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by. Контактные телефоны: 8(0214) 59 87 83, 8(0214) 59 89 26, 8(0214) 59 88 42, 8(0214) 59 88 01, (044) 758 08 33, (044) 553 02 59. УНП 300042199

БЕРАГ РОДНАЙ АБАЛЯНКІ

Раман Алеся Савіцкага «Обаль» — роздум пісьменніка пра вытокі гераізму моладзі, якая паўстала на самаахвярную барацьбу з фашызмам на тэрыторыі акупіраванай Беларусі. У аснове твора — аповед пра ўнікальнае падполля ў Обалі — невялікай чыгуначнай станцыі на Віцебшчыне і гераічнае змаганне падпольшчыкаў з нямецкімі акупантамі.



А. Савіцкі — бліскучы пісьменнік-дакументаліст, глыбокі знаўца падзей Вялікай Айчыннай вайны і псіхалогіі людзей, якія ваявалі з фашызмам. Галоўныя героі твора — рэальныя асобы, арганізатары і актыўныя ўдзельнікі падполля: Фруза Зянькова, Зіна Партнова, Наталля Герман, Хведар Слышанкоў, Валяціна Шашкова, Ніна Азольна, Надзя Дзяменцева, браты Езавітавы, Мікола Аляксееў, Зоя Сафончык, Дзмітрый і Марыля Хрыбценкі, Аркадзь Барбаша, Марыля Ушакова.

Аўтар рамана слухна заўважае: простая людзі пасля вераломнага ўварвання гітлераўцаў адрозна ўсвядомілі маштаб трагедыі, яны разумелі і адчувалі сэрцам непазбегнасць незлічоных страт і велізарных пакут. Да несумненных заслуг аўтара рамана «Обаль» належыць раскрыццё ім складанага працоўна фарміравання падпольнай групы народных мошціўцаў, ядро якой склаклі камсамольскія актывісты. У рэальным жыцці стварэнне камсамольскага падполля ў Обалі, Ушалах, Масцішчах і Зуях было зусім не лёгкай справай, бо трэба было адшукаць і аб'яднаць не толькі аднадушцаў, але мужных і адчайных людзей, якім можна было даверыцца ў любой сітуацыі.

Аўтар рамана раскрыў сутнасць апэратыўнай і разведвальнай працы падпольшчыкаў, якія з'яўляліся «вачыма і вушамі» партызан. Яны збіралі звесткі пра ворага і ахову аб'ектаў, пра колькасць салдат і афіцэраў у гарнізонах, камандпунктах і паліцэйскіх службах; слухалі навіны з Масквы і расклявалі ў людных месцах лістоўкі агітацыйнага зместу, здабывалі чыстыя брані аўсайсаў (прапускоў), нарэшце, насыпалі пясчак у вагонныя бунксы, якія пачыналі гарэць, калі цягнік набіраў хуткасць.

Разам з партызанамі мужныя юнакі і дзяўчаты рабілі засады на розных дарогах і знішчалі ворагаў. Асаблівы рэзананс мела атраванне немцаў у камандыры і знішчэнне эндаर्फарэўра Карла Бормана, брата ўсеагульнага Марціна Бормана. Вялікі эфект мела знішчэнне падпольшчыкамі шалоно, грузанга авіябомбаў, выбухі якіх жыхары чулі на адлегласці дзясяткаў кіламетраў. Ілья Езавітаў усталяваў міну на цагельным завозе, пасля выбуху якія рачунае пажаў і пашкодуў заводскія будыні. На хату падпольшчыка было знішчэнне электрастанцыі Обаль, вадакані, лінозавода, склада з матэрыяламі і прадуктамі. Аўтар раскрыў асаблівыя тактыкі розных аперацый. Вельмі няпроста задачай з'яўлялася знішчэнне мастоў, якія добра ахоўваліся і падступы да якіх былі замінраваны. Зусім не лёгка было раскляваць лістоўкі ў месцах, дзе стаяла варта.

Абапранючыся на дакладныя звесткі, пісьменнік паказаў, што пасля арышту, допыту і расстрэлу сялеўняў выносіць, прааналізаваў і дапушчаны памылкі, адкінулі безгледзячы падзвыянені на лепшае, узмалілі канспірацыю, падлі бездакорна выконваць загады штаба.

Вельмі ўдала ў рамана трыя месцы, дзе пісьменнік асвятляе характар узаемадзейнасці падпольных груп Обала і партызанскіх атрадаў. Падпольшчыкі забяспечвалі партызан звесткамі, а партызаны, са сваёй боку, бралі іх у атрад на стажыроўку, дапамагалі авалодаць зброяй і падрыўнай справай. Менавіта каардынацыя дзейнасці паміж імі дазвала праводзіць максімальна выніковыя баявыя аперацыі супраць фашыстаў.

Пісьменнік не ідэалізуе становішча ў партызанскіх атрадах, ён паказвае рэальны стан рэчў, катастрафічную нястачу зброі, патронаў, лекаў, харчавання. Партызаны не заўсёды маглі даць належны адпор акупантам, бо не мелі ў дастатковай колькасці зброі, патронаў і гранат. Падчас блякады Шаханскага лесу яны наогул былі вымушаны пакінуць зямлянкі і адступіць.

А. Савіцкі звярнуў увагу на істотную дэталі: партызаны і падпольшчыкі не толькі аказвалі супраціўленне ў тыле ворага, але разам з сялянамі рыхтавалі і адпраўлялі на лінію фронту абызы з хлябам, хаця самі мелі шматлікія побытавыя і матэрыяльныя патрэбы — у адзенні, абутку, гаспадарчых рэчых. Народная мудрасць падказвала людзям: галоўнае — незалежнасць Радзімы, воля, а не ўяўныя дабрабыт. Партызаны і падпольшчыкі рыхтавалі лісты людзей прызвіўнога ўзросту па кожнай вёсцы і адпраўлялі за лінію фронту калоны мабілізаваных юнакоў, каб яны, палівае адвандна падрыхтоўкі, маглі ваяваць з ворагам на франтах.

Пісьменнік-рэаліст праўдзіва раскрыў абставіны правалу падпольнай арганізацыі Обала. Гэта адбылося па прычыне здрады аднаго з яе членаў — Грачухіна. А. Савіцкі слухна адмовіўся ад голай дэкларацыйнасці і штамаў. Ён сумленна паказвае шырокі дыяпазон думак і меркаванняў розных людзей, іх абурэнне тымі, хто дазваляў акупаваць Радзіму.

Галоўная вартасць рамана «Обаль» — глыбокі псіхалагізм, пранікнёнае пісьменніка ва ўнутраны свет змагароў за волюню Беларусь, іх напружанае духоўнае жыццё, пошукі эфектыўнага шляху змагання. Якраз майстэрства пісьменніка пры адлюстраванні папучыў герою — сведчанне адметнага і глыбокага таленту. Як выдатны пісьменнік-псіхолог, А. Савіцкі акцэнтуюе увагу на трыюгах і перажываных юнакоў і дзяўчат напярэдняй падрыхтоўкі да баявых аперацый і падчас баёў, асвятляе іх паводзіны і папучы ў крытычных сітуацыях. Пісьменнік не ідэалізуе змагароў з фашызмам, не робіць з іх бастрашчыных манекенаў, пазбавленых асобы папучы робатой. А. Савіцкі пільна аб тым, што яны таксама баяліся, а ў іх вачах нярэдка ўзніклі жудасныя карціны варажэй расправы. Але яны перамагалі страх, адкідалі сумненні і дзейнічалі, кіруючыся голасам сумлення і праўды. Пераадоўваўшы ўнутраныя бар'еры і натуральны спалох ім дапамагалі словы патрыятычных песень, якія «крюлі сэрца тугой і скурчай», але пры гэтым узялім да ду, надавалі веры і напаяўлі сэргы юных змагароў мужнасцю. Маладыя людзі ваявалі ў складаных абставінах не

гублялі аптымізм, жартавалі, папелівалі адзін з другога, стараліся весела рабіць усе справы. Ім было хораша і ўсцешна разам. Пісьменнік паказаў, які ўзровень, урчыста-радасны і светлы настрой мелі юнакі і дзяўчаты падчас прыняцця партызанскай прысягі.

Вайна і акупацыя, заўважае пісьменнік-гуманіст, не маглі перамагчы і засланіць высокіх чалавечых папучыў, а тым больш спыніць жыццё. Маладыя людзі не паддаваліся суму, збіраліся на вярчоркі, жартавалі і смяляліся, слявалі і скакалі, захапляліся і кахалі. Істотны сюжэтны элемент рамана — каханне Марылі да параненага камандзіра, якога дзючына хав

ПРЫЗЫ — ПЕРАМОЖЦАМ

«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?»

Сэнс гэтых, з маленства знаёмых, радкоў цяпер зразумее не кожны падлетак. Не кожны і адказа на гэтае пытанне. Бо паштальёны, якія прыходзяць у дамы і кватэры, з рук у рукі аддаюць лісты, паштоўкі, газеты і часопісы, — з'ява сёння даволі рэдкая. Аднак пераможцы конкурсу «Прыз» — рупліваму паштальёну!», які рэгулярна праводзіць газета «Звязда» разам з РУП «Белпошта» — менавіта такія. А як жа інакш? Каб стаць пераможцам, трэба павялічыць колькасць падпісчыкаў, а гэта магчыма толькі пры асабістых сустрэчах, добрых размовах, шчырых прапонах — пачытаць новае выданне, магчыма, падпісацца на яго, стаць сталым чытачом.

Нашы віншаванні паштальёнам Валянціне Віктараўне Руцэнка (АПС Лепель-4), Вользе Валер'еўне Куралёнак (АПС Полацк-13), Таццяне Мікалаеўне Барысёнак (АПС Полацк-1), Надзеі Мікалаеўне Канюковай (АПС-1 Чачэрска РВПС), Валянціне Канстанцінаўне Лось (АПС Грыцкевічы Нясвіжскага РВПС), Наталлі Юльянаўне Казлоўскай (АПС Нарач Мядзельскага РВПС), Людміле Мікалаеўне Ралько (АПС Клец-1)! Усе яны здолелі выканаць умовы конкурсу па падпісцы на газету «Звязда» на IV квартал гэтага года і хутка атрымаюць свае заслужаныя ўзнагароды.

Але спыніцца на гэтым не хацелася б, бо... пачалася новая падпісная кампанія — на I квартал і 1-е паўгоддзе 2014 г. А значыць, рэдкія абшчае новы конкурс, па выніках якога самых руплівых паштальёнаў чакаюць ужо больш важкія грашовыя прэміі. Апроч таго, рэдкія мае намер заахвоўваць не толькі паштальёнаў, але і краўчэйку вузлаў паштовай сувязі, якія возьмуць удзел у нашым новым конкурсе «Прыз» — лепшым арганізатарам падпіскаў! І, вядома ж, пераможцу!

СВЯТЫ

Куток філатэліста

ДА КАЛЯД!

Гарады Беларусі яшчэ толькі прымерваюць на сябе святочныя «строі»... А вось кліенты пошты ўжо могуць упрыгожыць свае адпраўленні новымі паштовымі маркамі «3 Наратджэнне Хрыстовым!».

Дызайн іх выканаў мастак Іван Лукін. Спецыяльнае гашэнне на канверце «Першы дзень» адбылося днём на сталічным Галоупаштамце. Там жа, дарэчы, ужо працуе заўсёды перадсвяточны кірмаш паштовак. Праўда, з круглай залы ён пераехаў у пасылочную: уваход з вуліцы Сьвядлова.



«ВІНШАВАННЕ АД ДЗЯДУЛІ МАРОЗА»? ЁСЦЬ ВАРЫЯНТЫ!

Як заўсёды, загадка дапаможа падрыхтаваць падарункі да Новага года Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белпошта». Яго традыцыйная паслуга «Віншаванне ад Дзядулі Мароза» напярэдадні сёлетняга свята прапонуе ажно ў чатырох варыянтах — на лубы, так бы мовіць, густ... І на лубы кашалёк.

Ну, па-першае, стварыць адпаведны настрой і дзеці, і дарослым здольны малюўчы ліст ад любімага Дзядулі-чараўніка з цёлымі словамі (да таго ж — у арыгінальным канверце). Па-другое, да гэтага віншавальнага ліста пры жаданні можна дадаць падарунак (набор шакаладных цукерак і набор навагодніх упрыгажэнняў «Зрабі самі!»... А яго паштаткі (гэта ўжо тры варыянты) прапаноўваюць дапоўніць яшчэ і конікам — мяккай

цайкай-бірулькай, сімвалам Новага года 2014 года... А яшчэ можна дадаць перавагу варыянту чацвёртага — гэта значыць, спыніць свой выбар адначасова на малюўчым лісце ад Дзядулі Мароза, наборы шакаладных цукерак «Белавескія зубры» і тым самым коніку.

Аформіць дастаўку арыгінальна аформленых віншаванняў можна ў любым аддзяленні паштовай сувязі. Кошт у залежнасці ад выбраных варыянтаў складзе ад 45 да 195 тысяч беларускіх рублёў (гэта калі атрыманнікі жывуць за межамі Беларусі) і ад 25 да 125 тысяч беларускіх рублёў, калі ў межах.

Прыём заказаў у першым папэдку праводзіцца да 5 снежня, у другім — да 20-га. Але ж адкладваць афармленне на апошнія дні паштавікі не раяць.

Валянціна ДОУНАР

Ёсць нагода

«БЕЛСАЮЗДРУК» — ЗАЎСЁДЫ З ВАМІ

Намеснік дырэктара Святлана Ніканавя — пра спецыфічны тавар, зручную падпіску і барацьбу за спажывоў

Хто не марыў аб тым, каб паблізу ад дома была, напрыклад, аптэка, майстэрня па рамонце абутку, розныя крамы... Каб усё знаходзілася, так бы мовіць, у крокавай даступнасці! Дарэчы, яшчэ ў лістападзе 1918 года быў прыняты дэкрэт, які адкрываў самую шырокую магчымасць для рознічнага продажу газет, часопісаў, кніг... А дзе яны, там, вядома ж, і іншыя тавары. Прычым у самай непасрэднай блізкасці... Такім чынам (дата!) — 95 гадоў распаўсюджаннем штодзённага перыядычнага друку ў сталіцы займаецца гандлёвае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белсаюздрук». Некалькі пытанняў з гэтай нагоды да намесніка дырэктара Святланы НІКАНАВАЙ.

— Святлана Аляксандраўна, нельга параўноўваць непараўнальнае — гэта значыць, Мінск пачатуку мінулага стагоддзя і гэтага. Але ж некалькі лічбаў было б, мусіць, дарэчы?

— Тады лепш, можа, з не вельмі далёкай гісторыі. Да Вялікай Айчыннай вайны ў сталіцы краіны было 13 газетна-часопісных кіёскаў, у півдзятая гады — ужо больш за 40, у шасцідзятая — каля 80, у сямідзятая — без малага 200... Цяпер у структуры нашага прадпрыемства цэлая гандлёвая сетка з 384 аб'ектаў, сярод якіх 28 крам, 8 павільёнаў, 345 кіёскаў.

— Абсалютная большасць іх пачынае працу ў 7 гадзін раніцы, калі ў горадзе амаль усё зачынена... Так. Газеты, часопісы (а іх штодзённа паступае ў продаж каля 110 тысяч асобнікаў) — тавар вельмі спецыфічны. Яго з самага ранку хочацца калі не прачытаць ад першых радкоў да апошніх (што дзвалюць сабе нямногія), то хоць бы прагледзець — загалюкі, навіны... Нехта для гэтага заходзіць у інтэрнэт, нехта па-ранейшаму аддае і, хочацца верыць, будзе аддаваць перавагу папярэвым выданням. Дарэчы, у апошнія гады ў нашых гандлёвых пунктах іх можна не толькі купіць, але і (як гэта робіць тысячы мінчан) аформіць падпіску. Прывабна, нават унікальнасць яе заключаецца ў тым, што абраныя газеты і часопісы чытач атрымлівае ў зручным для яго гандлёвым аб'екце і ў самы зручны для яго час (у межах рэжыму працы кіёска, павільёна ці крамы). Хоча, прынамсі, чытаць «Звязду» ў дзень выхаду ў сем гадзін раніцы, — калі ласка, хоча — праз дзень-два-тры, вярнуўшыся з камандзіроўкі ці з лепшца — ніякіх праблем.

— Але ж для таго, каб раніца чалавек мог купіць альбо атрымаць свежыя газеты, іх ноччу нехта павінен прывезці?

— Удзельны горад падзелены ў нас на 11 раёнаў. Кожны з іх абслугоўвае свая машына, якая і сапраўды ноччу забірае перыядыку з газетна-часопіснай экспедыцыі Дома друку, развозіць па гандлёвых пунктах.

— Святлана Аляксандраўна, апроч газет і часопісаў, апроч кніг у кіёсках, павільёнах і крамах «Белсаюздрука» цяпер прадаецца мноства іншых тавараў. Ці магчыма злічыць іх? Пытаю аб гэтым таму, што неяк у адным з вашых шапікаў набывала сувеніры для так званай карпаратыўнай вечарыні. Сярод іх, памятаю, былі розныя календары і дзіцячыя цацкі, размалёўкі, штодзённікі, сувеніры, каляровыя алоўкі, нататнікі, прысмакі, паветраныя шарыкі...

— У продажы і сапраўды каля 800 найменняў тавараў, якія, вядома ж, могуць чалавеку спатрэбіцца... І амаль усё яны, што называецца, на вачах, бо кіёскі размешчаны на прыпынках, на самых ажурыленых магістральных горада. Людзі пастаянна бачаць, што канкрэтна ў нас прадаецца, многія купляюць. Мы прадулгджаем і спецыяльнае продажы кшталту «Усё для школы». Прычым са зніжкамі для тых, напрыклад, хто купляе тавару больш чым на сто тысяч рублёў.

— Прадавец іх — справа, вядома ж, няпростая. І ў сталіцы — зыходзячы з уласных назірванняў — робяць яе людзі пераважна сталага веку. Што моладзь? Ці прыходзіць да вас на працу, ці затрымаваецца?

— На працу да нас уладкоўваюцца людзі розных узростаў. Увы неабходнасці можам падвучыць чалавеча, дапамагчы асвоіцца... Іншая справа, што малады часцей палюбоўца першых цяжкасцяў — работы з людзьмі, шырокага асартыменту тавараў, адказнасці, ці таго, напрыклад, што першая змена пачынаецца ў сем гадзін раніцы, а другая заканчваецца ў восем вечара. За моладзю часцей заўважваецца імкненне да таго, каб працы было менш і лягчэйшай, а грошай — каб больш і адразу...

— Але ж ёсць людзі, якія прыходзяць на прадпрыемства, каб застацца і на дзесяць, і на дваццаць гадоў, каб потым прывесці сюды ж сваіх дзяцей, утварыць дынастыю. У нас, напрыклад, працуе вялікая сям'я Чыжыкаў: старэйшае пакаленне — бацькі, сярэдняе — дзве дачкі і зяць... Будзем спадзявацца, што з часам прыйдзе яшчэ і малодшае. Для гэтага на прадпрыемстве робіцца вельмі шмат і ў многіх кірунках. Толькі ў апошнія гады адкрыта крама ў падземным пераходзе станцыі метро «Плошча Перамогі» на новых станцыях — «Грушаўка» і «Пятроўшчына», а таксама павільён на прыпынку транспарту ля метро «Уручча».

— Святлана Аляксандраўна, адкрыццё новых крам «Белсаюздрука» — гэта свайго роду падарунак гораду і гараджанам. Не толькі таму, што ў людзей з'яўляецца магчымасць набываць шось патрэбнае ў камфортных умовах (прычым у сем-восем гадзін раніцы, на хату, па дарозе,

дзямі мы справілі яшчэ два нава-селлы — у павільёнах будынак чыгуначнага вакзала і ля станцыі метро «Магілёўская».

— Ва ўсіх гэтых гандлёвых пунктах — спецыяльнае абсталяванне, граматына раскладка перыядычных выданняў і кніг, іншых тавараў... А яшчэ — гэта без перабольшвання — там па-сапраўднаму камфортныя умовы працы.

— Гэта і сапраўды наш пастаянны галаўні болі. Што здзіўляе, працуем для горада, для гараджан, стараемся, каб да нашых кіёскаў, павільёнаў і крам было прыемна падысці, зручна рабіць пакупку, каб самі гэтыя гандлёвыя кропкі ўпрыгожвалі вуліцы, што называецца, цешылі вочы...

— У структуры нашага прадпрыемства, дарэчы, ёсць участак па рамонце, дзе працуе больш за 20 спецыялістаў будаўнічых прафесій. А наогул у сістэме «Белсаюздрука» задзейнічана больш за тысячы чалавек. У абсалютнай большасці — гэта сапраўдныя прафесіяналы, праца якіх скіравана на канчатковы вынік — на тое, каб жыхары і госці сталіцы маглі своечасова набыць свежую прэсу і іншыя тавары,

Днямі мы справілі яшчэ два нава-селлы — у павільёнах будынак чыгуначнага вакзала і ля станцыі метро «Магілёўская».

— Ва ўсіх гэтых гандлёвых пунктах — спецыяльнае абсталяванне, граматына раскладка перыядычных выданняў і кніг, іншых тавараў... А яшчэ — гэта без перабольшвання — там па-сапраўднаму камфортныя умовы працы.

— Гэта і сапраўды наш пастаянны галаўні болі. Што здзіўляе, працуем для горада, для гараджан, стараемся, каб да нашых кіёскаў, павільёнаў і крам было прыемна падысці, зручна рабіць пакупку, каб самі гэтыя гандлёвыя кропкі ўпрыгожвалі вуліцы, што называецца, цешылі вочы...

— У структуры нашага прадпрыемства, дарэчы, ёсць участак па рамонце, дзе працуе больш за 20 спецыялістаў будаўнічых прафесій. А наогул у сістэме «Белсаюздрука» задзейнічана больш за тысячы чалавек. У абсалютнай большасці — гэта сапраўдныя прафесіяналы, праца якіх скіравана на канчатковы вынік — на тое, каб жыхары і госці сталіцы маглі своечасова набыць свежую прэсу і іншыя тавары,

Днямі мы справілі яшчэ два нава-селлы — у павільёнах будынак чыгуначнага вакзала і ля станцыі метро «Магілёўская».

— Ва ўсіх гэтых гандлёвых пунктах — спецыяльнае абсталяванне, граматына раскладка перыядычных выданняў і кніг, іншых тавараў... А яшчэ — гэта без перабольшвання — там па-сапраўднаму камфортныя умовы працы.

— Гэта і сапраўды наш пастаянны галаўні болі. Што здзіўляе, працуем для горада, для гараджан, стараемся, каб да нашых кіёскаў, павільёнаў і крам было прыемна падысці, зручна рабіць пакупку, каб самі гэтыя гандлёвыя кропкі ўпрыгожвалі вуліцы, што называецца, цешылі вочы...



Гандлёвы павільён № 266 і яго гаспадыня — прадавец Марта САЙГАНОВА.



Гандлёвы павільён № 266 і яго гаспадыня — прадавец Марта САЙГАНОВА.

не марнуючы часу!), але і таму, што, якраз маючы яго, у вашых крамах друкае з задавальненнем пагартаць новыя выданні, спакойна выбірае кнігі і часопісы, выпіць кубачак кавы і нават падпіскавацца. Да таго ж, наколькі ведаю, у краме на плошчы Перамогі ладзіліся прэзентацыі кніг, сустрэчы з пісьмннікамі.

— Наша прадпрыемства бярэ ўдзел у розных гарадскіх акцыях і святачных мерапрыемствах, займаецца рэалізацыяй прэсы на буйнейшых рэспубліканскіх форумках, з'езджах, канферэнцыях, удзельнічае ў выставах. У нас

на тое, каб яны ведалі: «Белсаюздрук» — заўсёды побач з імі.

— Як пастаянны пакупнік, сведчу: гэта і сапраўды... А таму — усім працаўнікам прадпрыемства, усім, хто даносіць да сталічных чытачоў яшчэ і родную газету на роднай мове, шчырыя віншаванні з нагоды 95-годдзя І, адпаведна, найлепшыя пажаданні — у тым ліку новых поспехаў і большых прыбыткаў.

Валянціна ДОУНАР

Рэпартаж з колаў

«ЧАКАЕМ, ЯК СОНЕЙКА!»

Прыкмета часу: у зусім новых «спальных» мікра-раёнах вялікіх гарадоў усё часцей можна ўбачыць адмысловыя павільёны — пункты паштовай сувязі. А вось жыхароў вёсак — і зноў жа ўсё часцей — пачынае абслугоўваць так званая «пошта на колах».

Можна задаць пытанне: навошта яна такая, калі ёсць стацыянарныя аддзяленні сувязі? Аднак, падумаўшы і падлічыўшы выдаткі... Ну сапраўды, ці рацыянальна выплачваць заробак супрацоўнікам, абгаравачы памяшканне, уносіць камунальныя плачэжы і г. д. пры адсутнасці прыбыткаў? А тым больш, калі ёсць магчымасць абслугоўваць вясцоўцаў зусім па-новаму. Наколькі якасна — пацікавіўся карэспандэнт «Звязды».

З жыхарамі вёскі Васількі, што за некалькі кіламетраў ад трасы, якая вядзе з Віцебска ў сталіцу Беларусі, я гутарыў у сельскім клубе-бібліятэцы.

— Работай пошты на колах я вельмі задаволена, — расказала пенсіянерка Людміла Івануаўна ТКАЧЭНКА. — І пераводы адпраўляю, і насенне заказваю з Мінска і Магілёва. Вельмі добра працуе Надзея Кавалёнак, начальнік перасоўнага аддзялення паштовай сувязі!

— І сапраўды, Надзея — добры спецыяліст, — дадае Мая ЛАПІНА, загадчыца клуба. — Яна заўсёды з павагай ставіцца да людзей, прыязджае ў вёску пяць разоў на тыдзень і ніколі не спазняецца. Мы заўсёды рады бачыць яе.

Работніцаў пошты ў адзін голас хвалілі і іншыя жыхары вёскі (жыве тут трохі больш за 60 чалавек, пераважна — пенсіянеры). Маўляў, і свежыя газеты прывозіць, і макарону, і крупы, і цукар, і соль... Як высветлілася, васількоўцы нават калектыўную падзяку сваім паштавікам піса-

лі. У адрас Надзеі Кавалёнак і Сяргея Ганчарова (кіроўца перасоўнага аддзялення паштовай сувязі) там былі такія словы: «Гэтыя маладыя людзёў і вёсцы чакаюць кожны дзень, як сонейка сярод халоднай зімы».

У вёсцы Васількі няма крамы, няма школы (дзіцяцей школьнага ўзросту вазіць на заняты ў пасёлак Кіраўскі, які недалёк ад Віцебска. — Аўт.), няма фельчарска-акушэрскага пункта і іншых «прыкмет цывілізацыі».

Сувязь з «вялікай зямлёй» падтрымліваецца дзякуючы аўтакраме і пошце на колах.

І вось яна, гэта пошта, у вёсцы — спынілася... І працу пачала лі-

таральна праз некалькі хвілін. Да грузаўка выстраілася невялікая чарга. Адна з жанчын купіла пральны парашок, іншая — макарону. Зацікавіла патэнцыйны пакупнік нават... коўдра, якую таксама можна купіць на пошце, як і многія іншыя нехарчовыя тавары.

— Прыязджаем у вёску штодзень, акрамя панядзелка і нядзелы, — расказвае Надзея КАВАЛЁНАК, начальнік перасоўнага аддзялення паштовай сувязі Віцебскага раёнага вузла паштовай сувязі. — Людзі маюць магчымасць купіць тое, што прывозім, што ёсць у продажы, а таксама замовіць дастаўку ад-

мысловых тавараў, у якіх яны асабіста маюць патрэбу. Прывозім абавязкова! Прычым ніколі з гэтым не зацягваем! Што да цен, то яны ў нас такія ж, як і ў звычайным паштовым аддзяленні... Аднак гандаль — гэта ўсё ж не асноўная наша задка. Галоўнае — даставіць пошту, газеты, часопісы, аформіць падпіску. «Звязду» ж людзі таксама хочучы атрымліваць... І пенсіі ім дастаўляем, і грашовыя пераводы, страхуем машыны, здароўе, жыццё, аказваем банкіўскае паслугі. Ды і ўсе іншыя нашы, паштовыя, вясцоўцаў таксама даступныя. З самых новых — адпраўлены лінейкі «Камфорт», «Віншаванне Дзяды Мароза». Яго ўжо зараз можна аформіць — не жадаеце?

Надзея Кавалёнак больш як год абслугоўвае жыхароў гэтай вёскі і яшчэ трох. Адметна, што працу ў кожнай з іх — у любое надвор'е! — трэба пачаць хвіліна ў хвіліну. Гэта, так бы мовіць, святое...

Каб не адцягваць увагу гаспадары пошты на колах, доўга з ёй не размаўляў. Праца ў яе літаральна кіпела. Але ж па просьбе жыхароў вёскі Васількі (назва, дарэчы, досыць сімвалічная, бо колер паштовай службы якая васьліковы!) прапанаваў Надзеі сфатаграфавачца з яе кліентамі. Вясцоўцы тут жа папрасілі абавязкова паведаміць ім, калі выйдзе нумар «Звязды» з рэпартажам: маўляў, жадаеца б купіць асобнік на памяць. Гаспадыня мабільнай пошты паабядала, што замовіць газеты на хвілі.

І, напэўна ж, зробіць гэта, каб парадаваць сваіх кліентаў! Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота аўтара.

ПАСТАЯННЫЯ ПАПІСЧЫКІ ВЫБІРАЮЦЬ «ЗВЯЗДУ»

Надзея Канюкова працуе паштальёнай больш чым 20 гадоў. У пачатку 1990-х яна з Гомеля пераехала ў невялікі Чачэрск, шукала там працу. Судэдка падказала, што ёсць вакансіі на пошце, можна ўладкавацца... Надзея рашыла па-спрабаваць ды так і прыжылася.

— Я не люблю, як іншыя, бегаць па розных арганізацыях. Таму і працую на адным месцы, на адным участку. Людзі да мяне добра ставяцца. І я да людзей... Большасць на маім участку — пастаянныя падпісчыкі. Я даўно і добра ведаю, хто

што любіць чытаць. Так што ўгавораваць асабліва не даводзіцца. Усе газеты абавязкова праглядаю сама. Без гэтага ў нашай справе, думаю, нельга.

Кіраўніцтва вузла паштовай сувязі гаворыць, што маладыя супрацоўнікі вузла працаваць у Надзеі Мікалаеўны. І сама яна ніколі не супраць падзяліцца досведам.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

— Галоўны перавагі ўкаранёнай лінейкі «Камфорт» — гэта эканомія часу і гарантыі для адра-сатца, — лічыць намеснік генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Таццяна Гвоздзевая. — Бо цяпер, скарыстаўшыся новай паслугай, адпраўшчык будзе ведаць, што яго псылка ці ліст ужо гарантавана дастаўлены і ўручаны атрымальніку згодна з пасведчаннем яго асобы. А адрасат зможа выбраць час і месца дастаўкі... Іншымі словамі, камфорт ён і ёсць камфорт!

А таму застаецца толькі параіць скарыстацца паслугамі гэтай лінейкі, якія прадастаўляюцца ў межах Беларусі ў адрас фізічных асоб. А вось адпраўшчыкамі могуць быць і юрыдычныя.

Валянціна ДОУНАР

Гэтыя дадатковыя клопаты зараз можна даручыць пошце, дзе ў апошні час не без поспеху пры-жываецца чарговая паслуга лінейкі «Камфорт».

Чым яно, адпраўленне псыма-псылкі, скажам так, па-новаму карыснае для адпраўшчыка? Тым, што на яго імя ў дзень дастаўкі прыйдзе SMS-паведамленне, што справа зроблена.

Чым гэтая ж навінка цікавая для адра-сатца? Тым, што яму прадастаўляецца магчымасць выбраць для атрымання зручны для зручнае месца.

А вось адпраўленне псылкі-ліста з камфор-там для ўсіх аб'яднае названая паслуга. Гэта значыць, адрасат зможа выбраць для атрымання месца і час, а адпраўшчык — спакой, бо ў той

Любы капрыз...

«КАМФОРТ» ЁН І ЁСЦЬ КАМФОРТ

Той, хто хоць аднойчы адпраўляў псылку альбо ліст (з дакументамі, падарункамі, фотаздымкамі), свае пачуцці, напэўна, памятае? Па-першае, хацелася, каб адпраў-ленае як мага хутэй атрапіла да месца прызначэння, каб там яго атрымалі і каб потым, нарэшце, абавязкова паведамілі, што ўсё дайшло...

Гэтыя дадатковыя клопаты зараз можна даручыць пошце, дзе ў апошні час не без поспеху пры-жываецца чарговая паслуга лінейкі «Камфорт».

Чым яно, адпраўленне псыма-псылкі, скажам так, па-новаму карыснае для адпраўшчыка? Тым, што на яго імя ў дзень дастаўкі прыйдзе SMS-паведамленне, што справа зроблена.

Чым гэтая ж навінка цікавая для адра-сатца? Тым, што яму прадастаўляецца магчымасць выбраць для атрымання зручны для зручнае месца.

А вось адпраўленне псылкі-ліста з камфор-там для ўсіх аб'яднае названая паслуга. Гэта значыць, адрасат зможа выбраць для атрымання месца і час, а адпраўшчык — спакой, бо ў той



Надзея Кавалёнак (у цэнтры) і яе кліенты. Віцебскі раён.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Открытого акционерного общества «Солигорскторг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания специализированного для розничной торговли (магазин № 35), общей площадью 7 296,4 кв.м (инв. № 644/С-3766), включая многолетние насаждения.

Указанное имущество расположено на земельном участке, площадью 1,2200 га (предоставлен в постоянное пользование) с кадастровым номером 64300000001001064, по адресу: Минская область, Солигорский район, ул. К. Заслонова, д. 63.

Часть указанного недвижимого имущества сдается в аренду (сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона). Начальная цена с НДС – 44 640 112 080 бел. руб.

Задаток 5% от начальной цены (2 232 000 000 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 29.11.2013 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.11.2013 по 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Открытого акционерного общества «Борисовский пиццеторг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже двухэтажного кирпичного здания котельной, общей площадью 365,3 кв.м (инв. № 610/С-40202), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 620887409101000147, площадью 0,2388 га (предоставлен в постоянное пользование), по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный с/с, д. Углы.

Начальная цена с учетом НДС – 369 548 160 бел. руб. Задаток в размере 10% от начальной цены (36 954 800 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 29.11.2013 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.11.2013 г. до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Открытого акционерного общества «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества (в комплексе) в составе:

Table with 4 columns: №, Наименование, Общ. пл., кв.м, инв. №. Items include корпус №1 с четырьмя пристройками, корпус №2 с тремя пристройками, пристройка к корпусу №1, цех сувениров, цех ширпотреба, цех обработки чугунных рам, цех с тремя пристройками, РМЛ с пристройкой, прирельсовый склад хранения лаков и красок, склад готовой продукции, электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная, здание растровобетонного узла, бойлерная с пристройкой, здание трансформаторной подстанции с пристройкой, насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема, пост приема и выдачи нефтепродуктов, станция перекачки, капитальное строение (микроаппарная станция перекачки сточных вод), навес для ПВМ, эстакада, склад ТСМ, цех металлодеталей с тремя пристройками, химлаборатория с двумя пристройками (гараж, гараж автотракторный), сушильно-раскрывной цех с тремя пристройками, цех лесопиловый с двумя пристройками, котельная с двумя пристройками.

А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги асфальтированные, проезды и площадки, сети водопровода, сети канализации, электросиловое хозяйство, хозяйство мазутовое.

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 6,4375 га (предоставлен на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 64040000008000182, расположенном по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.

Изопропановое помещение, наименование – помещение центрального склада 583,8 610/D-54608

Объект расположен на земельном участке площадью 0,2495 га (предоставлен на праве аренды), с кадастровым номером 620850100008001023 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3

оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)

Начальная цена с НДС – 12 612 642 358 бел. руб. Стоимость указанного имущества снижена на 67%. Задаток 5% от начальной цены (630 632 118 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 17.12.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.12.2013 по 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ Организатор — Ольшевский сельский исполнительный комитет Чашиковского района Витебской области

Table with 7 columns: № лота, Местоположение земельного участка, его площадь и кадастровый номер, Целевое назначение, Условия и ограничения, Расходы по подготовке и изготовлению документации, руб., Начальная цена, руб., Сумма залога, руб. Lots 1 and 2 are described with details on location and area.

1. Аукцион состоится 4 декабря 2013 года в 15.00 по адресу: аг. Ольшевка, ул. Центральная, 14, сельисполком. 2. Заявления на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская область, Чашиковский район, аг. Ольшевка, ул. Центральная, 14, сельисполком. Последний день приема заявлений 29 ноября 2013 года до 17.00. 3. Для участия в аукционе необходимо представить: гражданину — копию документа, содержащего его идентификационные сведения гражданина, без нотариального засвидетельствования, также предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю гражданина — нотариально удостоверенная доверенность;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 23.12.2013 г. в 14.00 в здании Поречского сельского исполнительного комитета (Гродненский район, аг. Поречье, ул. Л.Толстого, 8) состоится аукцион по продаже в частную собственность земельных участков

Table with 8 columns: № лота, Кадастровый номер и адрес земельного участка, Площадь, га, Целевое назначение земельного участка, Вещное право, Начальная цена, руб., Расходы по подготовке, руб., Инфраструктура и условия инженерного развития земельных участков. Lots 1 and 2 are described with details on location and area.

Земельные участки находятся в непосредственной близости от озера. Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) со дня опубликования настоящего извещения и до 17.00 16.12.2013 г. представляет в комиссию по организации и проведению аукциона по продаже в частную собственность земельных участков по адресу: аг. Поречье, ул. Л.Толстого, 8, документы: заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона; заверенную копию платежного поручения о внесении задатка в размере 10% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Поречского сельисполкома, Главное управление МФ по Гродненской области (Поречский сельисполком) р/с 3600514100154 в филиале 400 АСБ «Беларусбанк», код 752, УНН 500027399, Код платежа 49.01 – продажа в частную собственность; гражданин — копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представитель гражданина — нотариально удостоверенную доверенность. При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанный в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем извещении. Осмотр земельных участков осуществляется претендентами на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и проведению аукциона в любое согласованное рабочее время в течение установленного срока приема заявлений. Контактные телефоны: 993-282, +37529-362-75-99. Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Шаг аукциона — 10% от предыдущей цены, называемой аукционистом. * — Сумма, подлежит корректировке исходя из фактических затрат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже незавершенных законсервированных капитальных строений, находящихся в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 24 декабря 2013 года

Table with 5 columns: № лота, Предмет аукциона (наименование объекта, место нахождения, общая площадь, площадь земельного участка), Начальная цена продажи (без учета НДС), руб., Размер задатка, руб., Характеристика объекта, Условия аукциона. Lots 1 and 2 are described with details on construction status and location.

Аукцион состоится 24 декабря 2013 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. Заявки принимаются ежедневно с 21 ноября 2013 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407. Последний день приема заявок — «20» декабря 2013 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона 24 декабря 2013 года с 14 до 15 часов.

Организатор аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407, тел.: 22-21-78, 22-00-89. Продавец: Открытое акционерное общество «Могилевский домостроительный комбинат», г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, тел.: 22-31-95, 25-34-98. Площадь земельного участка — 1,2408 га. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, представить в МГ УКП «Центр по приватизации» следующие документы: заявление на участие в аукционе; подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон; копию платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на расчетный счет МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МОУ 153001739, УНН 700008710. юридическим лицом — резидентом Республики Беларусь: копия документа, подтверждающую государственную регистрацию юридического лица; копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона; юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); копия платежного поручения или иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона; индивидуальным предпринимателем: копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя; копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона; физическим лицом — копия платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона. При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения: физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляет организатору аукциона документ, удостоверяющий личность; представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность. После регистрации организатором аукциона заявления на участие в нем со всеми необходимыми документами и заключении соглашения в аукционе, расписавшиеся в журнале регистрации, после чего такое лицо считается допущенным к участию в аукционе. Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано, и перед началом аукциона уведомляет его об утвержденных затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения. Перед началом аукциона организатор аукциона производит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов участников аукциона на акционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую цену.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА Минский городской территориальный фонд государственного имущества извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее — аукцион) 2 декабря 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.

Table with 2 columns: Сведения о предмете аукциона, Место нахождения недвижимого имущества, Начальная цена предмета аукциона, Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты расчетного счета, Продавец недвижимого имущества, Информационная о земельном участке для обслуживания продаваемого недвижимого имущества, Характеристика недвижимого имущества, Условия использования земельного участка, Условия по продаже недвижимого имущества. Details include location, area, and terms of the auction.

* Принять в сведение, что в соответствии с генеральным планом г. Минска объект расположен в зоне специального назначения, где не допускается изменение вида использования территории такого типа без соответствующей градостроительной собственности и регламентов, разработанных и утвержденных в установленном порядке в градостроительных проектах детального планирования. Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений — 29 ноября 2013 г. включительно. К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранное государство, объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное местожительство за границей, и лица без гражданства), консолидированные участники (два и более субъекта малого предпринимательства — индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации), представившие Организатору аукциона в сроки, указанные в извещении на участие в аукционе, следующие документы: заявление на участие в аукционе по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом — копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение месяца до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; иностранным гражданином или лицом без гражданства — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем) — доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия. Консолидируемыми участниками для участия в аукционе к соответствующему заявлению прилагаются следующие документы: оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе; сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные подписью руководителя и печатью. При подаче документов полномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем полномоченного лица дополнительно предъявляются доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявления на участие в нем подано только одним участником аукциона либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает право заключения договора купли-продажи после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона. Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона осуществляется победителем аукциона, приравненным к победителю аукциона, в белорусских рублях в установленном порядке. Условия оплаты — расписка платежка. С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов. В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору аукциона в размере 100 базовых величин: победителем аукциона в случаях: не подписания протокола о результатах аукциона, не возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, не подписания договора купли-продажи, лицом, приравненным к победителю аукциона, в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи; участниками аукциона, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан несостоявшимся.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89. При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем полномоченного лица дополнительно предъявляются доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявления на участие в нем подано только одним участником, либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) приобретает право заключения договора купли-продажи после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона. Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона осуществляется победителем аукциона, приравненным к победителю аукциона, в белорусских рублях в установленном порядке. Условия оплаты — расписка платежка. С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов. В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору аукциона в размере 100 базовых величин: победителем аукциона в случаях: не подписания протокола о результатах аукциона, не возмещения организатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, не подписания договора купли-продажи, лицом, приравненным к победителю аукциона, в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи; участниками аукциона, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

Table with 2 columns: Наименование предмета торгов, Место нахождения имущества, Начальная цена предмета торгов, Сумма задатка, руб., Условия торгов, Сведения о продавце, Сведения об организаторе торгов, Номер счета организатора торгов для перечисления задатка, Срок заключения договора купли-продажи, Условия оплаты. Details include lot number, location, and terms.

Торги состоятся 20 декабря 2013 года в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Срок подачи документов для участия в торгах по 19 декабря 2013 года включительно до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 40-17а

Для участия в торгах необходимо в сроки, указанные в извещении, предоставить организатору следующие документы: 1. заявление; 2. заверенную копию платежного поручения о внесении суммы задатка; 3. юридическим лицам — резидентам РБ — заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицам — нерезидентам РБ — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателям — заверенную копию свидетельства о государственной регистрации; представителям юридического лица, индивидуального предпринимателя — доверенность и заверенную копию документа, удостоверяющего личность представителя; физическим лицам — заверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица; представителя физического лица — нотариально заверенная доверенность и копию документа, удостоверяющего личность представителя; иностранным гражданам или лицам без гражданства — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов полномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия. После предоставления вышеуказанных документов, осуществляется предварительная регистрация и заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения торгов.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По завершении торгов составляется протокол об итогах проведения торгов, который подписывается победителем и членами аукционной комиссии и является основанием для заключения договора купли-продажи. В случае, если заявка на участие в торгах подана только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Задаток, внесенный победителем торгов, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного предмета торгов, остальным участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов, продавец вправе снять имущество с торгов до объявления его проданным. Победитель торгов возмещает затраты на организацию и проведение торгов не позднее 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов на основании счета-фактуры, выставленной Организатором торгов.

Телефоны для справок в г. Гродно: (0152) 74-41-36, 60-20-44.

